


Ба 52768

д. 196  
8  
7911

Kot  
Dra

WY 400

---



~~БД 4346~~

Бз 52 768


М·ГРАМЫКА

\* КАЛЯ \*

ТЭРАСЫ

Бз 52 768

Бел. Академия  
Наук  
1994 г.



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖКАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА



PANAMA CITY

1850

1850

1850

1850

~~1241~~ Б2 52768

МІХАЙЛА ГРАМЫКА

# КАЛЯ ТЭРАСЫ

ДРАМА Ў 4-Х ДЗЕЯХ

З ЧАСОЎ 1917 ГОДУ

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1929

Вокладка  
М. ГУСЕВА

25.11.2009

Заказ 183.

1.000 экз.

Галоўлітбел 1450.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выд-ва.

### А С О Б Ы:

Барэновіч, Васіль Генадзевіч, памешчык, былы  
маршалак.

Генадзі, скончыў університет  
Мікола, капітан } яго сыны.

Барэновіч, Андрэй Андрэевіч, стрыечны брат  
В. Ген., доктар.

Соф'я Пяцроўна (Софі), другая жонка Андрэя Барэновіча.

Манюня, дачка яго ад першай жонкі.

Тацяна, дзяўчына, дачка садоўніка ў Барэновічаў.

Барыка, Пётра, матрос бальтфлёту.

Сысой, селянін, салдат.

Матруна, яго жонка.

Прахайла, былы іспраўнік.

Раіса, яго дачка.

Лапцэвіч, павятовы камісар часовага ўраду.

Пігельскі, член зямельнага камітэту.


Тав. Станіслаў.

а. Іона Петрапалаўскі, съяшчэннік.

Васіль (Вася), яго сын, „ударнік“.

Афіцэр „дзікай“ дывізіі.

Сяляне, казакі, два тэкінцы.



## ДЗЕЯ ПЕРШАЯ

Панскі дом на заднім фасадзе. Балькон-тэраса... Чуваць з пакояў рояль  
(Шопэн, Мэндэльсон).

### ЗЬЯВА I

*Генадзі, Манюня*

Генадзі (уваходзіць з саду, кліча). Манюня, Манюня!  
Ды кіньце ваш рояль. Які чароўны дзень, Манюня!

Манюня (выходзіць). Ну, што, кузэн Генадзі? У чым справа?

Генадзі. Я кажу: які чароўны дзень... з пахам восені,—  
праўда?

Манюня. З пахам чырвонага лісьця. Ну, што будзем рабіць, кузэн?

Генадзі. Рабіць? Удумайцесь, Манюня,—работка, раб...

Манюня. Што? Ах вы, філелёг. Нічога ня рабіце?

Генадзі. Я люблю мысльць, Манюня. Ды і то цяжка,—  
галава пачынае балець.

Манюня. Мне страшна, што ў вас і ў мяне можа быць хоць трошку агульнага ў крыві... Думаць—і то цяжка!

Генадзі. Не, не заўсёды. Я, напрыклад, люблю думаць аб вас, аб тым, як дзіўна, што наш дзядзя Андрэй пераехаў сюды і якраз у такі страшны час...

Манюня. Пасъля рэволюцыі?

Генадзі. Пасъля? Рэволюцыя толькі пачынаецца, Манюня...

Манюня. А я думала, што канец. Во' цікава будзе!

Генадзі. Так... Танец галоў... Головы, головы, вышчараныя зубы...

Манюня. Добра, што сонечны дзень...—спужалася-б...  
Ха-ха!..

Генадзі. І ўсё голавы арыстократаў... такіх, як мы...

Манюня. А, вы—арыстократы, а? Ха-ха!..

Генадзі. Ну, і вы! Нашыя таткі...

Манюня. Таткі... А мамкі? Мая бабка ня была арыстократка. Мая маці,—таксама, значыць, у мяне толькі чвэртка гэтай самай крыві, а ў маіх дзяцей—яе будзе толькі восьмушка. Разумееце?

### З ЪЯВА II

Тыя-ж і Мікола

Мікола. Што? Манюня марыць аб дзецах? Чудэсна! Ха-ха!..

Манюня. Кузэн Мікола, вы—нахал!

Мікола. О, божа мой! На жаль, я чую падобныя компліменты ня толькі ад сястрыц, але і наогул ад вашага мілага роду... які носіць заместа галіфэ... мм... як называць...

Манюня. Сюды бліжэй, кузэн Мікола.

Мікола. З асалодай!

Манюня. Вось вам, вось вам! (*Цягае яго за вуха*).

Мікола. Ай-ай-ай!

Генадзі. Мікола, я забараняю паводзіць сябе так у прысутнасці кузіны Манюні.

Мікола. Як вам падабаецца? Паводзіць сябе так! Мяне цягнуць за вуха, а я—маўчы...

Манюня. Ха-ха-ха!.. Ну вас! (*Бяжыць у сад*).

Мікола. Спрытная дзяўчынка Манюнка! Праўда, Генадзі?

Генадзі. У цябе вечна распуста, бруднасць у думках. Манюня—наша сястра!

Мікола. Сястра! Дзесятая вада з чайнай лыжкі варэнья! У немцаў з дваораднымі сёстрамі жэняцца... Ды што ты съвятога выдаеш. Сам закахаўся, як манах у егуменьню...

Генадзі. Ты немагчымы, Ніколя! Ты... Фронт канчаткова сапсаваў цябе, зьбіў моральна...

Мікола. Калі кожны дзень на тваіх вачох з жывых людзей робяцца сужонкі і груши...

Генадзі. Які цынізм!

Мікола. Так! І хто гарачэй моліца, той хутчэй ляціць да свайго бoga! Так! Ды што з табой гаварыць... Вы, розныя тут паралюшнікі, сардэчнікі і іншыя—вы можаце філё-

зофстваваць, разважаць аб моралі, аб іншых тылавых матэ-  
рях... А мы—франтавікі...

Генадзі. Калі вам так абрыдла ваяваць,—у чым справа?  
Тады бальшавікі правы—заключайце мір! Ты-ж сам, здаецца,  
член палкавога камітэту.

Мікола. Я член палкавога камітэту, а ты проста...  
Бальшавікі хітрыя! Як ты ня ўцяміш, што, па-першае, нам  
не дадуць заключыць міру саюзнікі... Па-другое, і гэта га-  
лоўнае, як толькі мы скончым вайну і распусьцім усю гэтую  
ўзброеную мужычную масу па хатах, дык ты ўяўляеш сабе,  
што будзе?

Генадзі. Я думаю, Ніколя, што ўсё роўна гэта будзе.

Мікола. Што гэта?

Генадзі. Ды тое, чаго ты баішся. Я цяпер чытаю гісторыю французскай рэвалюцыі. Павучальна, Ніколя.

Мікола. Ну, і навучайцеся! Нам няма часу. Нашая на-  
вuka, во! (*Паказвае рэволюцію*). А мір трэба заключыць тады,  
як мы тут крыху організуемся... (*Аглядаетца*).

### З ЎЯВА III Тыя-ж і Сысоі

Сысоі (*у шынэлю*). Дзень добры, гаспадзін капітан!

Мікола. Добры дзень, гаспадзін ніжні чын.

Сысоі (*не заўважыўши іроніі*). Мая пляменьніца, Та-  
цяна, тут служыць, у фальварку?

Генадзі. Так, так... (*Да Міколы*). Дачка садоўніка, па-  
мятаеш—Танюша.

Мікола. Добра памятаю, ну дык што?

Сысоі. Так што, прышедшы ў водпуск... самі мы бязъ-  
дзетныя, я і Матруна... адна пляменьніца, сястры-нябожчыцы  
дачка.

Мікола. Нам што да вашага сямейнага стану, гаспадзін...

Генадзі. Тацяна там, у садоўніцкай хаце. (*Да Міколы*).  
Садоўнік Піліп памёр месяцы тры таму...

Мікола. Я чуў...

Сысоі. Дык пабачыць-бы пляменьніцу...

Мікола (*да Генадзія*). Клікні праводзіць... Да плямень-  
ніцы дзядзюшку... Я цяпер ня ведаю, якія тут у вас парадкі...

Генадзі. Я праводжу вас,— во сюды можна. (*Выхо-  
дзяць з Сысоем*).

З Ъ Я В А IV  
Мікола, Манюня і Таяна

Манюня. Знаёмцеся, грамадзянін Мікола,—грамадзянка Таяна...

Таяна (*крыху саромліва, але ясна*). Мы знаёмы з паніч... з Міколам Васілевічам...

Мікола. Танечка! Як ты вырасла, расьцьвіла, закрасавала...

Таяна (*успыхнуўшы*). Вам так здалося.

Манюня. Дзіўна! Вы яго на „вы“, а ён вас на „ты“... Цяпер...

Мікола. Свабода, роўнасьць, брацтва! Рэволюцыянэрка мая кузіна! А мы з Танечкай лепш будзем і не на „ты“ і не на „вы“, а на „мы“—праўда, Танечка?

Таяна. Я вырасла, Мікола Васілевіч.

Манюня. Ну, вы разъбірайцеся ў вашых адносінах,—бачу—вы даўно знаёмы, а я пайду сыграю што-небудзь.

Мікола. Кузіна Манюня так захапляеца музыкай, што я не адважваюся яе спыніць.

Манюня. Я іграю, каб хоць музыкай прыматъ удзел у жыцьці... хоць гукамі рояля... (*Зьнікае*).

Мікола. Так... Ах, так, Танечка... Прабачайце Таяна... э-э...

Таяна. Майго тату звалі Гнат, калі вам так хочацца...

Мікола. Так, так, Гнат! Ах, галава! Вось што значыць фронт, Танечка. Я-ж контужаны.

Таяна. Я чула... Вы нешта хацелі сказаць...

Мікола. Ах, так. Толькі што пытаўся цябе... вас... дзядзя, дзядзька нейкі.

Таяна. Дзядзя Сысоў? Ён тут? Вярнуўся з фронту? Куды-ж ён пайшоў?

Мікола. Яго праводзіў Генадзі, не клапаціся, Танечка...

Таяна. Я пайду.

Мікола (*азірнуўшыся. Чуваць акорды*). А маліннічак памятаеш, Танечка? А гаёк на могілках?..

Таяна. Мікола... (*Хоча ісьці, ён заступае дарогу*).

Мікола (*з запалам*). Заві мяне так.., памятаеш, каля кладкі, як купаца ішла, такая саромлівая... вочкі ў зямлю...

Тацяна. Сорам вам... Сталы чалавек, пагоны...  
Мікола. Пагоны! Пагоны хутка скінуць з нас, Танечка.  
(Хоча абняць).

Тацяна. Мікола Васілевіч! Кіньце ўспамінацы! Я была  
дворнай дзяўчынкай, вы—звычайны разбэшчаны паніч! Кіньце!  
Жартаваць з сабой, як раней... я вам не дазволю зараз...

Мікола. Зараз рэволюцыя... Так?  
Тацяна. Так, зараз рэволюцыя... пачалася...  
Мікола. Пачалася? Можа канчаецца?  
Тацяна. Пачалася. (Зынікае).  
Мікола. Манюня, кузіна Манюня. (Убягае шпарка ў  
пакой).

### З Ъ Я В А V

#### *Стары Барэнович і Софі*

Софі. І не кажэце, Васілі Генадзевіч! Андрэй Андрэевіч  
орыгінал, дэмократ!

Барэнович. Вам, Соф'я Пятроўна, брат не апавядай  
пра нашу фамілію?

Софі. Фамілію?—Не. Раскажэце, цікава.

Барэнович. Правільна наша фамілія Барэнович, а яшчэ  
правільней Баррэн... Барэнн...

Софі. Француская?

Барэнович. Ну так. Наш продак быў француз.

Софі. Цікава! Значыць, у вас ёсьць частка гэтай жавай,  
вясёлай крыві. А?

Барэнович. Ннда, так! Праўда, яна разбаўлена... Але..  
у свой час, так гадкоў мм... ну... ннда...

Софі. Ах, вам няможна даць вашых гадоў... Вы так  
добра адчуваеце сябе...

Барэнович. Адчуваў, Соф'я Пятроўна! На вялікі жаль  
толькі да фебраля, калі праклятыя февралісты... Я называю  
так усіх, хто прымаў удзел... ннда... у агіднай справе... ні-  
зынуцця законнага гаспадара вялікай дзяржавы... ннда...

Софі. Ваш брат, мой муж, не такі прыхільнік мо-  
нархіі.

Барэнович. Болей таго, ваш муж—рэволюцыянэр! Ба-  
рэнович—рэволюцыянэр! Хто-б мог думаць! Проста, проста...  
н-да...

З Ъ Я В А VI  
Манюня і Мікола

Манюня. Добры дзень, Соф'я Пястроўна! А татка ня прыехаў з гораду?

Софі (холадна). Дзень добры, Манюня. Папа ня прыехаў, заняты.

Мікола. Як маецся, Соф'я Пястроўна. (Цалуе руку).

Софі. Мэрсі. Манюня, як ты сябе адчуваеш? Бачу, што добра. Дзе-ж старэйшы кузэн?

З Ъ Я В А VII  
Тыя-ж і Генадзі

Манюня. А вось ён.

Генадзі. Добры дзень, цёця Соф'я Пястроўна.

Мікола. Я-б на месцы. Софі Пястроўны пакрыўдзіўся за „цёцю“...

Барэновіч. Што ты, Ніколя, чаму?

Генадзі. Я не хацеў... (Цалуе руку).

Софі (да Міколы). Вам-бы я не даравала, а Генадзію...

Манюня. Генадзі шчыра сказаў.

Барэновіч. Манюня мае рацыю. Наш Генадзі...

Мікола. Ды бярэце сабе гэтага съятошу, калі ласка, Цалуйце яго, Манюня, цалуйце... (Прыцягвае Генадзія да Манюні).

Генадзі. Кінь, Мікола, кінь!

Барэновіч. Ніколя, я забараняю.

Манюня. І пацалую Генадзія, а ня вас. (Цалуе Генадзія).

Барэновіч. Ніда, Манюня! Ніда, ніда!

Софі. Манюня—ты прогрэсуеш! Паветра тут, у „Ліпках“, робіць цябе зусім незалежнай і съмелай!

Манюня. Такой мяне выхаваў мой татка, я дзякую яму.

Софі. Ну, вядома—ня мне!

Барэновіч. Генадзі, што новага ў нас у маёнтку?

Генадзі. Прышоў Сысой, дзядзька Тацяны.

Барэновіч. Сысой? Які Сысой? Аа... ніда, брат яе... яе ня-  
божчыцы-маткі... ніда.

Манюня. А мы пасябраваліся з Тацянай—слаўная дзяў-  
чына, такая простая, ясная...

Мікола. Ну, ня зусім простая і ясная...

Софі. Манюня ўся цягнецца да „прастаты“, да пэйзанства, да мужыцтва.

Барэновіч. Ну, Таяна, яна граматная, яна добра граматная. Ннда... Каб яе бацька, ннда... садоўнік Гнат... памёр раней, ёй было-б лепей... ннда...

Манюня. Гэта чаму-ж, не разумею, дзядзя?

Барэновіч. Тады можна было-б аддаць яе вучыць далей, а Гнат не хацеў, ннда... Словам, ннда, Манюня, гэта нішто, калі ты пасябравалася з ёю, ннда...

Генадзі. Тата, праўда, што яе маці была надзвычайна прыгожай кабетай?

Барэновіч. Яе маці... дваццаць гадоў назад... ннда.. пажалуй, ннда, паколькі можа быць „прыгожай“ жанчына з вечна бруднымі ад зямлі нагамі, ннда. А? Што, Соф'я Пятроўна? Як ваш аўторытэтны погляд.

Софі. Я не ўяўляю сабе жанчыны, ну, дамы з бруднымі нагамі...

Мікола. Розна бывае! Розна бывае, „цётачка“!

Манюня. А я ўяўляю сабе жанчын ня толькі з такімі нагамі, але...

Генадзі. І з рукамі, Манюня?

Манюня. І з рукамі, і з душой, Генадзі.

Мікола. Чорная „душа“ пры вогненых валасох—вось гэта я разумею. Гэта шык!

Барэновіч. Ніколя, я-б спыніў цябе, але ты ўвесь у мяне, як я быў малады. Баррэн! Баррэн! Француская кроў!

### З Ў В А VIII

#### Тыя-ж і а. Іона

Усе (апрача Манюні, Софі). Айцец Іона, проша!

Іона. Іду і чую „кроў, кроў“! Сказана—і пійце ад яе ўсі, сія бо есьць кроў мая новага завету, за вы і за многае зъліваемая!“

Мікола. Ха-ха!.. Тут была гутарка зусім аб іншай крыві, бацюшка!

Іона. Ісьціна адзіна, сын мой! Ну, як жывяце, Васілі Генадзевіч? Чуў, што госьці ў вас?

Барэновіч. Ннда! Знаёмцеся, супруга брата майго стрыечнага, Соф'я Пятроўна, і дачка яго—Мар'я Андрэеўна, Манюня Баррэновіч!

Іона. Високая ступёня прыемнасьці! Дзіўны справы твае госпадзі! У такой маладой мамашы і такая, яко грозьдзь вінаградная, дасьпелая дачка!

Софі. Манюня—дачка майго мужа, а я ёй мачыха.

Іона. Ааа... і ўсё-ж дзіўны справы твае, госпадзі! Вось у нас, у нашым духоўным званіі па другому разу не абвянчаваешся. Прэбываі у вялікім пасту!

Генадзі. А як-жа ксяндзы?

Іона. Ну... Ха-ха-ха!

Манюня. Пайду да Танічкі.

Генадзі. Можна мне праводзіць кузіну?

Манюня. Калі ласка!

Софі. А дзе жыве ваша Тацяна?

Генадзі. У канцы маладога саду, за дарогай.

Мікола. Ты-б застаўся, Генадзі.

Генадзі. Я?

Мікола. Хаця ідзі, ідзі! Ад цябе тут карысьці мала.

Барэновіч. Нда, нда. Ніколя—увесь у мяне!

Іона. Як і падабае добраму сыну.

Мікола. А дзе-ж ваш сын, бациушка?

Іона. Вася? Зьбіраўся прысьці да вас, зьбіраўся... Але ці ўсочыць айцец за сынам у наш час. Муж жану не абрэце на ложы сваем, а ня тое што... Паверыце, Васілі Генадзевіч, за гэтыя поўгода народ да таго разбэсціўся! Моладзь гару пачынае браць. А куды можа прывесці моладзь?

Барэновіч. Нда. Псыхічныя цэнтры яшчэ не ўсталяваны, не організаваны, як кажа псыхалёгія, нда, нда...

Іона. У тым і бяда, Васілі Генадзевіч, што цэнтры якраз добра ўсталяваны ў іх і організаваны! А толькі гады іхныя...

Мікола. Справа не ў гадох, бациушка! Я малады, праўда?

Іона. Яко Давід прэд Саулам.

Мікола. Так вось. А погляды мае адпавядаюць хутчэй чыну, як гадом.

Барэновіч. Сталая ў Ніколя погляды, бациушка! Увесь у мяне Ніколя. Нда!

Мікола. Ну, папаша, поглядаў яшчэ мала. Трэба мець волю бараніць іх, праводзіць у жыцьцё сваё тое, што ты лічыш сваім...

Іона. Правільна!

Мікола. Дзіўлюся нашым памешчыкам, дваранам, усім, хто застаўся за бартом. Як мы скарыстоўваем гэтую знамінітую свабоду? Бальшавікі вядуть агітацыю на ўсю моц. Вынікі на далоні. Петраград ня сёньня—заўтра паўстане.

Іона. Ну? І скіне часовы ўрад?

Мікола. Ясна.

Іона. Слава вышняму! Я заўсёды думаў, што сталіца накаецца і верне законнага монарха.

Мікола. Што? Што вы, бацюшкага? Ха-ха, сталіца скіне Керанскага, каб перадаць уладу бальшавіком.

Барэнович. Што ты, Ніколя? Ты нас пужаеш!

Мікола. Так, 4-га ліпня юнкеры і казакі выручалі Керанскага... А што ён зрабіў, каб умацаваць свой габінет?—Карнілаў хацеў павесыці справу далей,—вёў войска на Петраград, каб разагнаць Саветы.

Барэнович. Божа, божа! Няўдача Карнілава гэта ня меншае гора для Расіі, як лютая рэвалюцыя.

Мікола. Керанскі быў у згаворы з Карнілавым—гэта факт!

Іона. Керанскі за адно з Карнілавым?

Мікола. І спужаўся савету рабочых дэпутатаў—выдаў яго, прыкінуўся ворагам.

Іона. Словам, адрокся, яко апостал Пётра ад Хрыста,—мярзавец!

Мікола. Так! Я і кажу: нам трэба організавацца. Настрой сялянства ясна выражаны. Чыталі 242 наказы сялянскіх дэпутатаў?

Іона. Прыйзнацца, пасъля таго, як сучасным правіцельствам закрыта газэта „Съвет“,—ісьціны съвет, я ня чытаю нічога,—навошта!—Суета-сует і ўсячанская суета!

Барэнович. Ніда! Я-б сам, бацюшка, з вялікай ахвотай ня чытаў сучасных газэт... Ніда!

Мікола. Вось, вось! Гэта характарна! Мы надта лёгка здалі свае позыцыі! Але мы не акапаліся на новых і нам прыдзеца адступаць і адступаць да самага...

Барэнович. Ніколя, ты настроены занадта пэсымістычна, хаця вядома...

Мікола. Адступаць да самых асін, на якіх нас павесяць!

Іона. Што вы, што вы, Мікола Васілевіч? Да міне нас чаша сія!

Барэновіч. Што нам рабіць, Ніколя? Навучы, орг а зуй! Пакажы прыклад усім памешчыкам.

Мікола. Я і прыехаў... Агледжуся... Орыентуюся... Перш за ўсё мы павінны мець сувязь з штабам, са стаўкай... падругое, быць усе ўзброены з галавы да ног... Я наконт апошняга крыху паклапаціўся... Па-трэцяе, генэрал Карнілаў, які зараз...

### З Ъ Я В А IX

#### *Тыя-ж і матрос Барыка*

Барыка. Прабачайце, магу я бачыць капитана Барэновіча?

Барэновіч. Вы хочаце сказаць—Баррэновіча?

Барыка. Я кажу, звычайна, тое, што хачу... а ў фаміліі можа і мыляюся...

Мікола. Ня важна, папаша! Я капитан, што вам угодна ээ... таваішч?

Барыка. Я матрос балтфлоту і член матроскага камітэту з „Аўоры“.

Мікола. Бачу. Надта прыемна. Я член палкавога камітэту.

Барыка. Ведаю... Тут на адпачынку, пасъля кантузіі.

Мікола. У наступленыні 19-га чэрвеня... Але вы надзвычайна добра асьвядомлены... ээ...

Барыка. Дзіва! Я родам з нашага павятовага гарадку а вы тут усім вядомы, як...

Мікола. Ну так! Дык чым магу быць карысны?

Барыка. Карысны? Цяжка пакуль сказаць. Проста, я, даведаўшыся, усё-ж член палкавога камітэту—недалёка, тут схадзіць... ну, дык вось...

Мікола. А, так! Ну, што-ж, проша! Таксама ў адпуску?

(*Барэновіч і съяшчэннік ідуць у пакой*).

Барыка. Я ранены.

Мікола. Флёт, здаецца, даўно ня прымаў удзелу...

Барыка. На моры, а на вуліцах, з віントоўкай.

Мікола. Ах, на вуліцах... У лютым?

Барыка. Крыху пазъней...

Мікола. 4—5-га ліпня ў Петраградзе?

Барыка. Можа і там.

Мікола. Разумею... так, так. Вы бальшавік?

Барыка. Я матрос балтфлёту.

Мікола. Ах, вы ня хочаце быць са мной шчырым... у такім разе не разумею вашага візыту, гаспадзін бальтыец!

Барыка. Проста цікава было, што за член палкавога камітэту. Так як у нас, ці не... Калі гэта вас нэрвуе, калі ласка: маёнтак ваш!

Мікола. Дадайце яшчэ слова: „пакуль што ваш“. Ха!

Барыка. Можа і так... Дзіўна, як гэта лёгка расхваляваць пана!

Мікола. Пана? Пры чым тут „пан“! Я перш-на-перш—салдат!

Барыка. Хоць і ў залатых пагонах...

Мікола. Хаця-б сабе і ў залатых пагонах,—калі для вас гэта так важна!

Барыка. Нам ня важна,—мы іх ня носім!

Мікола. Салдат-франтавік—тры гады на фронце, у аконах... гэта таксама для вас ня важна? Вас дзівіць, што я нэрвуюся?

Барыка. Што лёгка ўзрушиць вас...

Мікола. У кожнага культурнага чалавека ёсьць нэрвы гаспадзін матрос!

Барыка. А ў матросаў нэрваў гэтых самых—няма вядома!

Мікола. Я гэтага не кажу.

Барыка. Але думаю! Ну, добра. Болей мне нічога не патрэбна тут... бывайце.

Мікола. Цікава! Прышлі „паглядзець“, як сябе адчуваюць зараз „паны“!

Барыка. Ясна, што цікава—асабліва тыя, што хочуць іграць яшчэ нейкую ролю...

Мікола. І сыграюць, будзьце пакойны!

Барыка. Вось-жа і цікава пабываць на рэпэтыцыях. бывайце!

### З ЎВАХ

Тыя-ж, затым Софі, Генадзі, Манюня

Софі. Манюня вечна ідэалізуе: Тацяна—звычайная вясковая дзяўчына, ня болей.

Манюня. Але і ня меней!

Барыка. Гэта добра сказана! Нават дзіўна, што вы не вясковая, як відаць... Бывайце! (Зынікае).

Манюня. Хто гэтты матрос?

Мікола. Большавік, нахал! Помесь францускага санклюёта з тутэйшым паўстанцам! Прышоў на вылазку з сваіх бальшавіцкіх акопаў: выведаць, як адчуваюць сябе „паны“!

Софі. Чаму вы не арыштавалі яго, Ніколя?

Генадзі. Цяпер! Што вы, цёця? Мы ня маєм права! Мы цяпер толькі жывем!

Мікола. У пэрыод рэвалюцыі правы і законы ня пішуцца, а бяруцца сілком і высякаюцца шаблямі на чарапох! Можа быць Соф'я Пятроўна і мае рацыю. Ва ўсякім разе трэба наглядаць за ім!

Манюня. А ўсё-ж вочы ў яго выразныя і сам...

Генадзі. Захапліся? Кузіна Манюня, захапліся? Праўда!

Мікола. Што-ж, гэта ў харектары Манюні! Якая розніца: матрос, афіцэр!

Манюня. Розніца ёсьць, кузэн Мікола! (Уваходзіць у дом).

Софі. Манюня з яе выхаваньнем часам робіцца... праста... няпрыемнай...

Генадзі. Яна можа выйсьці замуж за... за... праста за якога-небудзь... Хаця і гэта ня важна! Што важна цяпер!

Мікола. Не твае разважаньні, ва ўсякім разе!

Софі. Я бачу, што Ніколя ня ў гуморы, Генадзі, пакажэце мне, як прайсьці на возера.

Генадзі. З вялікай ахотай, цёця Соня! Там лебедзі, праўда, толькі пара. (Выходзіць). (Мікола аглядае свой рэвольвер і ідзе ў другі бок саду).

### З Ў В А XI

Барыка, Сысой, Тацяна

Барыка (зірнуўшы на балькон). Аа, нікога! Як разгнаў хто! Не, нехта іграе там, у пакоях...

Тацяна. Гэта Манюня, дачка доктара. Прыйехалі сюды нядыўна...

Барыка. Добра іграе, праўда, Тацяначка?

Сысой. Спэцыяльна! Ну, мусіць, вучылася, паненка!

Барыка. Навучымся і мы, пачакайце! Самі-ж нас вучыць будуть гэткія паненкі...

Тацяна. Яна слаўная гэтая Манюня, нібы не паненка зусім...

Сысой. Ат! Адна пся костка!

Барыка. Ну, Сысой, разьбіраца таксама трэба,—не ў адзін хлеў усё быдла!

Тацяна. Ведаецце, дзядзечка Сысой і вы Пётра. Вось нічаму не зайдрошчу панскому—ані сукням, ані дываном, а таму што яны асьвечаныя, выхаваныя—зайдрошчу, признаюся—зайдрошчу!

Сысой. Ды ўсё забраць, толькі бяды!

Барыка. Калі толькі жыць захочуць, дык і асьвету перададуць нам, Тацяначка! Манюня яшчэ вас вучыць будзе.

Тацяна. Каб-жа! Ну, бывайце, дзядзечка і Пётра! Дзякую, што наведаліся,—адна я цяпер тут, як татка памёр. (*Хоча ісьці на ганак*).

Барыка. Куды вы, Тацяначка?

Тацяна. Да аканома, справа ёсьць, Пётра...

Сысой. Заходзь да нас.

Тацяна. Добра, добра, калі зайду! (*Зынікае назад у сад*).

Барыка (*да Сысоя, азірнуўшыся*). За імі цяпер за ўсімі сачыць трэба. Ані на момант без свайго вока!

Сысой. Абізацельна!

Барыка. У кожным такім панскім куточку сядзіць, братка, контррэвалюцыя.

Сысой. Контррэвалюцыя?

Барыка. А ты думаў! Паабіралі ў камітэты розных палкоўнікаў ды капітанаў, вядома, па дурасьці, а цяпер...

Сысой. Па дурасьці, таварыш Барыка! Правільна, яшчэ тады па навіне, як цара скінулі. Яны-ж гэта „мы з вамі, братцы!“

Барыка. Ага, з вамі! А пасъля—Карнілава хочаш? Знаем мы іх! Вось адзін з такіх камітэцкіх тут, гэты капітан.

Сысой. Вось гэны? Ого! Мы іх усіх з маленства ведаем. Генадзі—той нейкі прыдуркаваты, а гэты—ого!

Барыка. Словам, браце, сачы! Ня я буду, калі ў самую! панскую гасцінную не забяруся, а не, дык...

Сысой. У спальню пэўней будзе, так, таварыш Барыка

Барыка. Ха-ха-ха! А ну цябе, Сысой!

Сысой. Гэта я так, глупства. Што я хацеў табе сказаць? Я, брат, уродзе як дызэртыр...

Барыка. Дызэртыр?

Сысой. Ага! Керанскі загадаў: трэба, каа, ваяваць ды загінуць, каа, за зямлю, і волю, каа. А навошта мне тая зямля, калі...

Барыка. Керанскі ня даў ні зямлі, ні волі! Усё адкладае на Ўстаноўчы Збор. А каб настаяшча адабраць ад паноў зямлю, ад капиталістых—вольную працу,—дык за гэта варта загінуць, так ты і ведай.

Сысой. Ага, вось як!

Барыка. І калі-б ты ўцёк з таго, нашага фронту, як будзем адбіваць зямлю і волю, дык, браце, не падарую!

Сысой. Правільна! Странай тады, во сюды ў грудзі. Правільна!

Барыка. Загіне не адзін!

Сысой. А каб так, не загінуць? А, таварыш Барыка? Каб, значыцца, паваяваць, адабраць усё, што трэба, ды каб пажыць пасъля, а? А то—абідна, таварыш Барыка!

Барыка. Можа і пажывем, ня ў тым рэч!

### ЗЬЯВА XII

*Тыя-ж і Матруна*

Матруна. А я цябе шукаю. Прабачайце, таварыш... я...

Сысой. Ну што там яшчэ? Што здарылася?

Матруна. Ды там. (*Шэпча яму*). Прабачайце, гаспадарскія справы... Улез проста ў хату... я, каа, з дзікай дывізіі.

Сысой. Што? Дык як-жа так? Якое мае права? Ну, я зараз, таварыш Барыка. Дык я забягу ў горад да цябе.

Барыка. Заходзь, заходзь!

Матруна (у бок ганку). Жывуць! Іграюць, балююць Нібы нішто ніякае! І навошта тады гэтая леваруця?

Барыка. У тым і бяда, цётка, што дагэтуль была толькі праваруця, а цяпер і леваруця будзе!

Матруна. Хіба што так! (*Да Сысоя*). Ну, пойдзем! (*Ідуць*).

### ЗЬЯВА XIII

*Барыка і Манюня.*

Манюня. Вы... вам... како?

Барыка. Нікога і нічога! Слухаў як вы іграеце—толькі!

Манюня. Ну што-ж, мне прыемна... Заходзьце.

Барыка. Дзякую.

Манюня. Я думала, што мянэ слухалі толькі старажытныя портрэты ў залі!

Барыка. Аж тут жывы матрос! А скажэце, навучыць іграць вы змаглі-б?

Манюня. Іграць на роялі? Я ня ведаю, ня вучыла да-гэтуль...

Барыка. Каб прышлося... Тацяну, напрыклад, што тут жыве?

Манюня. Тацяну? Яна слаўная, яе з ахвотай... А што яна ваша...

Барыка. Нявеста. Хоць нядаўна пазнаёміўся з ёю... Яна гаварыла пра вас, таксама хваліла.

Манюня. Ну, я...

Барыка. Такія, як вы, могуць застацца жыць нават пасъля рэвалюцыі, нават патрэбны!

Манюня. Нават? А іншыя? Хто не „такія“?

Барыка. Далоў з жыцьця!

Манюня. А калі і тыя захочуць жыць?

Барыка. Ясна, што захочуць! Прыдзецца біцца з імі!

Манюня. А хто-ж гэта „такія, як я“?

Барыка. Хто можа і хоча перадаць нам вашае культурнае жыцьцё.

Манюня. Культуру? Вам?

Барыка (з запалам). Так! Вы ня ведаеце, як мы любім, як шануем вось музыку, іншае там! Мы зробім так, што вашую ігру будуць слухаць сотні, тысячы! Усе будуць працаваць, але лёгка, павольна, па сваіх здольнасцях.

Манюня. Соцыялізм?

Барыка. І ўсім хопіць сонца і садоў, і кветак! Трэба толькі зразумець, на момант адчуць, паненачка...

Манюня. Я завуся Мар'я...

Барыка. Ну, Мар'я, Манюня,—усё роўна! У сэрцы трэба адчуць, ці каля яго, ня ведаю, што кожнаму хочацца жыць добра, прыгожа...

#### З Ў В А XIV

Тыя-ж, Мікола з аднаго боку і Тацяна з другога

Тацяна. Пётра, вы яшчэ тут?

Мікола. Ха-ха-ха! Жыць прыгожа захацелася! Добрая агітация вядзеца і мусіць па загаду матроскага камітэту з „Аўроры“?!



Барыка. Гаспадзін капітан!

Мікола. Ну, кузіна Манюня, як вы ўспрымаеце агітацыю?

Манюня. Я ўспрымаю ўсё, як належыць, кузэн Мікола!

Барыка. Тацяначка, я тут...

Тацяна. Я бачу, што тут... Мар'я Андрэеўна, я да вас...

Манюня. Добра, Танечка, дык мы пойдзем. (Бяруца за руки, уваходзяць у дом).

Мікола. Ну-с!

Барыка. Каму мінус, каму плюс! (Адыходзіць).

Мікола (усълед ціха). Мерзавец...

Барыка (крута павярнуўшыся). Што вы сказалі? (Бярэцца за кішэню).

Мікола. Ня вам!

Барыка. Ясна, самому сабе...

Мікола (таксама хапіўшыся за кабуру). Што?

Барыка. Да пабачэнья! (Зьнікае).

### ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ ДРУГАЯ

Кавалак панскага парку перад вёскай. Відаць кавалак гумна.

Сысой, уларнік Петрапаўлаўскі, сялянё.

### ЗЪЯВА I

*Сысой і ўларнік*

Сысой. Ды што там, урэменнае правіцельства!—Кал  
урэменнае, часова, значыцца, дык і ўхадзі, здавай позыцыю,  
адступай!

Уларнік Петрапаўлаўскі (з *нарукаўнікам, на якім*  
*чэрап*). Дазвольце, грамадзянін Сысой! А каму здаваць позыцыю?

Сысой. Ну, каму?

Уларнік. Урэменнае правіцельства абрана гасудар-  
сьцьвенай думай?

Сысой. Ну, думай!

Уларнік. Пасъля рэволюцы?

Сысой. Пасъля рэволюцы!

Уларнік. Значыцца, законна?

Сысой. Ну, законна!

Уларнік. Цяпер, па палажэнню, урэменнае правіцель-  
ства павінна здаць уладу Учрадзіцельнаму сабранню, так?

Сысой. Хай будзе так, дык што?

Уларнік. Вот, значыцца, трэба чакаць! Вось чаму яно  
і ўрэменнае,

Сысой. Ну, а ўстаноўчи гэты самы збор, што ён будзе  
рабіць?

Уларнік. Ну! Устаноўчи збор, як вы кажаце! Ён усё  
установіць і зробіць. Па-першае, дзяржаўны лад: што ў нас  
павінна быць: монархія ці рэспубліка.

Сысой. Як? Дык ён можа і монархію зноў вярнуць?

Уларнік. Ну, калі, скажам, большасць Устаноўчага  
збору захоча монархію, вядома, не самадзяржаё, а консты-

туцыйную монархію на манер Ангельшчыны і іншых культурных краін.

Сысой. Ды як...

Ударнік. Калі захоча большасць, вядома... яны-ж абрањнікі народу... яны-ж...,

Сысой. Я ня хочу монархіі, вот тут мы ўсе, вунь, што гудуць там,—тады што?

Ударнік. Дык гэта я так толькі кажу, чаго вы! Устаноўчи збор будзе развязваць і іншыя пытаньні.

Сысой. Пра зямлю?

Ударнік. Ну так, скажам, пра зямлю: як валадаць, хто мае права валадаць. Ці трэба выкуп на зямлю памешчыкам, ці так бяз выкупу...

Сысой. Дык той збор можа прымусіць мяне плаціць за зямлю памешчыкам?

Ударнік. Ат, які вы! Калі пастановіцы!

Сысой. А мне такой пастановы ня трэба. Мне трэба такая пастанова, якая... якая мне трэба. Во!—на чорта мне тады той Устаноўчи збор? (*Плюеца. Адыходзіць*).

Ударнік (усълед). Вас бальшавікі з'агітавалі, пазбівалі з правільнай дарогі. Чэрны!

## ЗЬЯВА II

### Барыка, ударнік

Барыка. Ха-ха! Злуюцеся, гаспадзін ударнік? Цяжкавата з народам гаварыць... вам, га?

Ударнік. З цёмным народам, так, цяжка... аа...

Барыка. А з съветлым, беленькім, куды лягчэй, ха-ха!..

Ударнік. Мір без анексій і контрыбуций? Ды вы ведаце, таварыш з „Аўроры“, што нашы салдаты думаюць, што Анексія і Контрыбуцыя—краіны такія—ха-ха!..

Барыка. Што-б яны ні думалі, але прымаюць такія лёзунгі. А ваших разумных і зразумелых—„вайна да паденага канца“—ня прымаюць!

Ударнік. Ведаем лёзунгі ваших лістовак: „Акопнай праўды“, „Дызэртырскай праўды“ і іншых ваших „Праўд“. Вы самі, таварыш матрос, ня ведаце, што вы слугі германскага генэральнага штабу!

Барыка. І вам ня сорам, гаспадзін ударнік, паўтараць плёткі базарных кумак пра плямбірованыя вагоны?

Ударнік. А што-ж, няпраўда, скажаце?

Барыка. Ды вы чулі калі-небудзь тав. Леніна, або іншых  
наших правадыроў!

Ударнік. Ня чуў, дзякую богу, і не жадаю чуць!

Барыка. Вось-жа! А яшчэ асьвечаны, здаецца, чалавек.  
Я ведаю толькі, што калі гаворыць з намі Ленін ці іншы  
хто з яго партыі—дык гэта тое, што нам, матросам, рабо-  
чым, салдатам хочацца чуць! Яны гавораць пра тое, што  
нам хочацца, каб было. Вам гэта зразумела?

Ударнік. Ну, вядома! Ня так лёгка мяне зьбіць, тава-  
рыш бальтыец. Я ня Сысой які-небудзь!

Барыка. Калі трэба будзе, дык пазыбіаем і вас!

Ударнік. Што? Гэта мы вас пазыбіаем! Галоўнае, вашыя  
галоўкі там, кіраўнічкоў...

Барыка. Ой, руکі кароткія, гаспадзін ударнік!

Ударнік. А што?—можа зноў захацелі „выступіць“?  
А памятаце 5 і 6 ліпеня здорава вас тады лупцавалі ў Піцеры.  
І хто—юнкеры адны! Эх вы! Э-э, ды ці ня там і вас „пача-  
ставалі“, ранлі? Толькі цяпер мне прышло ў галаву... трэба  
будзе...

Барыка. Што? Падказаць можа тут, каб злавілі? Шаліш!  
(Бярэцца за кішэню, як-бы за рэволъвэр).

Ударнік. Не запужаеце! (Пагражжаючы разыходзяцца)  
Паглядзім.

Барыка. Паглядзім, калі наладзім. Карнілавец!

Ударнік. Я... я вас... бальшавік! (Уцякае).

### З ЎЯВА III

Пігельскі, Лапцэвіч

Лапцэвіч. Проста галава дурэе! Што там у Петраградзе,  
хто там у Петраградзе,—Керанскі, Саветы? Нічога не разъбяру!

Пігельскі. Бальшавікі рыхтуюць выступленыне падобна  
ліпеньскаму, рыхтующа ўсюды і ва ўсе жылы...

Лапцэвіч. І даюць сваім падрыхтоўкамі گрунт для  
організацыі контррэволюцыі! Каб не яны, рэволюцыя спа-  
койна ішла-б наперад. Яны кідаюць камені на яе дарозе...

Пігельскі. А-з другога боку, вы думаеце, Керанскі  
перамог-бы Карнілава, каб не агітатары і лістоўкі сярод  
салдат 3-га корпусу, што ішоў з ім на Петраград?

Лапцэвіч. Гэта так...

Пігельскі. Рэзграмі гэты чорненькі генэральчык Петраградзкі гарнізон,— і тады ня толькі бальшавікі, але і сам Керанскі і ўсе мы, паколькі мы соцыялістыя,— віселі-б на... Масы ідуць за бальшавікамі...

Лапцэвіч. Няўжо масы ня могуць дачакаца Устаноўчага збору? Які-небудзь месяц— і ўсё развязжаца.

Пігельскі. Ня зусім так проста, таварыш павятовы камісар. Няўжо вы думаеце, што памешчыкі так і аддадуць пакорна свае землі, капиталістыя — свае фабрыкі, як пастановіц Устаноўчы збор?

Лапцэвіч. Ну, а як-же? Калі большасць пастановіць?

Пігельскі. Гэта наўна! Так думаць могуць толькі праўяя эсэры!

Лапцэвіч. Дазвольце, таварыш левы эсэр! А вы як думаеце? Вы-ж таксама падтрымліваеце Устаноўчы збор? Вы-ж рыхтуецеся да выбараў?

Пігельскі. Мы... ня зусім так. Але мы, наш камітэт не атрымаў яшчэ дырэктыў ад таварыша... як яе... Сыпрыданавай.

Лапцэвіч. Вось, тут і бяда. Бальшавікі—адзіны! А мы— рэвалюцыйная дэмократыя—пабіліся на эсэраў правых, цэнтральных, левых, эсдэ, інтэрнацыяналістых, меншавікоў. У нас Чарноў супраць Сыпрыданавай.

Пігельскі. Цэрэтэлі і Дан супраць Аўксенцьеві і Гоца,—натуральна!

Лапцэвіч. Мы павінны быць аб'яднаны прыхільнасцю да рэвалюцыі.

Пігельскі. Яшчэ кадэтаў дадайце сюды, ха-ха!

Лапцэвіч. А што-ж, паколькі яны за дэмократычную Рэспубліку. Яны-ж засядаюць у Савеце Рэспублікі.

Пігельскі. У тым і бяда!

Лапцэвіч. Ды вы што, таварыш Пігельскі? Вашыя левые эсэры ў канцы канцоў з бальшавікамі пойдуць?

Пігельскі. Як вам сказаць, таварыш Сыпрыданава кажа, што... мы павінны прыняць самы актыўны ўдзел у зьезьдзе саветаў...

Лапцэвіч. У зьезьдзе саветаў? Гэта напярэдадні Устаноўчага збору? Ды вы губіце рэвалюцыю! Прыдзе зноў другі Карнілаў і раскідае вас!

Пігельскі. Якраз наадварот! Вы з вашай коаліцыяй з буржуазіяй і выклічаце новага Карнілава! Вы павінны ісьці з намі!

Лапцэвіч. Чарноў ніколі не пагодзіцца... з... з... гэтymі вашымі... (Зынікаюць).

#### ЗЬЯВА IV

##### *Натоўп сялян*

Сысой. Вось і таварышы з гораду. Пойдзем у гумно, там будзе сход.

Усе. Ага! У гумно панскæе! Там лепей будзе!

Матруна. А яшчэ лепш было-б у самы палац, там самая выгода!

Усе. А што-ж! Добра баба прыдумала. Пара. Час на-  
дышоў!

Лапцэвіч. Што вы, што вы, таварышы сяляне? Вы хутчэй пераступіце праз мой труп,—труп павятовага камі-  
сару часовага ўраду!

Сысой. Які-ж ён урад, калі ён часовы?

Лапцэвіч. Гэта бунт!

#### ЗЬЯВА V

##### *Тыя-ж і Барыка*

Барыка. Гэта рэволюцыя! Пара на месцы рабіць тое,  
што сказана ў наказах сялянскіх дэпутатаў!—У гумно, тава-  
рыши сяляне! Зараз прыедуць яшчэ нашыя з гораду.

Галасы. Хто? Бальшавікі?

Барыка. Так!

Галасы. Хадзем! Хадзем усе! (*Ідуць у гумно*).

Пігельскі (да Лапцэвіча). Ну, што-ж? Пойдзем, тава-  
рыш Лапцэвіч?

Лапцэвіч. Я туды не пайду! Алтуль могуць пайсьці  
на фальварак, паколькі кіруе мітынгам матрос Барыка...

Пігельскі. Куды-ж вы?

Лапцэвіч. Я? Я павінен зараз даць вестку губэрскаму  
камісару аб непарадках.

Пігельскі. Ну, гэта вашая справа, калі вы лічыце  
мітынг непарадкамі! (*Ідзе за натоўпам. Далёкі голас*).

З Ъ Я В А VI  
Барэновіч, Генадзі, Прахайла

Барэновіч. Дзе Ніколя? Чорт ведае што такое? Чуеце?  
У майм гумне, разумееце, у майм гумне—мітынг! Дзе Ніколя?  
Ах, вы тут, гаспадзін... ээ... павятовы камісар.

Лапцэвіч. Я тут, грамадзянін Барэновіч.

Барэновіч. Як-жа вы дапускаеце.

Лапцэвіч. Я—бясьельны...

Генадзі. Не хвалюйцесь, папаша! Што такое гумно?  
Нашае гумно?

Барэновіч. Што? Ты бязвольны чалавек! Табе скажуць,  
што на аснове ўсеагульнага, тайнага і яўнага, прыкрытага  
і раскрытага і прочая і прочая... Ах, я сам ня ведаю, што я  
кажу! Дзе Ніколя?

Прахайла. Ваша прэвасхадзіцельства!

Барэновіч. Хто цяпер прэвасхадзіцельства! Дзе цяпер  
прэвасхадзіцельства? (У бок Лапцэвіча). Февралістыя пазыні-  
малі з нас чыны і ордэны!

Прахайла. Зусім справядліва, вашаство! Пазынімалі!

Лапцэвіч (пакрыўджана да Прахайлы). Вы, вы гаспа-  
дзін былы іспраўнік, былі-б удзячны за тое, што з вас пазыні-  
малі толькі ордэны! Прыдуць пасъля нас—вунь хто (паказ-  
вае ў бок гумна) і пазынімуць...

Барэновіч і Прахайла (разам). Галовы?

Лапцэвіч. Так, галовы, калі вы ня будзеце падтрым-  
ліваць часовы ўрад!

Барэновіч. Ня вучэце нас, малады чалавек, каго пад-  
трымлівацы! Ніколя! (Выходзіць).

Прахайла. Да-с! Мы ведаем, каго падтрымлівацы! (Вы-  
ходзіць за Барэновічам).

Лапцэвіч (да Генадзія). Што рабіць? Выклікаць мілі-  
цию, бараніць фальваркі?

Генадзі. Нічога не паможа, галубчык! Я чытаю гісто-  
рию францускай рэволюцыі...

Лапцэвіч. Ну і што? Што там вычыталі?

Генадзі. Нічога добрага, гаспадзін камісар!

Лапцэвіч. Гэта мы і самі ведаем! (Выходзіць у бок  
мітынгу).

Генадзі (сам). А лісьць чырванее і чырванее... восень  
сыпецца на галаву!

З Ъ Я В А VII

Генадзі, Софі

Софі. Вы адзін, Генадзі?

Генадзі. Усе разышліся... раптам...

Софі. Што там за шум?

Генадзі. Мітынг у нашай сырбайні...

Софі. Якую жудасьць мы перажываем, Генадзі! Хто выдумаў рэволюцыю?

Генадзі. Мусіць, рэволюцыянэры...

Софі. Мой муж, ваш дзядзя, таксама якубінец, крайні...  
Што да мяне, то я ніколі не згаджуся з рэволюцыяй. Усе  
роўны? Усе браты?—Ніколі! Адзінае, што я прызнаю ў рэ-  
волюцыі,—свабоду, як я яе разумею.

Генадзі. Як-жа вы яе разумееце, цёця Соня?

Софі. Цёця? Ня веру, каб вы сур'ёзна лічылі мяне цё-  
цай. Я—цёця для вас, Генадзі? Ха-ха!

Генадзі. Не разумею вас, цёця...

Софі (закрывае яму рот). Ні гуку! Я проста жанчына—  
Соня, Софі, як хочаце!

Генадзі. Я ня зусім разумею... вас... Соф'я... Соф'я  
Пятроўна... Я, прызнаюся, зусім ня ведаю жанчын...

Софі. О, гэта тым цікавей, Генадзі. Вакол нас рэво-  
люцыя...

Генадзі. І яна толькі пачынаецца... цёця...

Софі. Бяз цёці! Рэволюцыя—гэта і жах і прывабнасць!

Генадзі. Для вас?

Софі. Так, для мяне! Рэволюцыя робіць цёмным і страш-  
ным кожны заўтрашні дзень, і таму павінна быць радасцьней  
сягоныня. Рэволюцыя адчыняе дзъверы...

Генадзі. Свабодзе,—кажуць рэволюцыянэры.

Софі. А для мяне дзъверы,—граху!..

Генадзі. Што вы... цёця.

Софі. Так, граху, мой хлопчык! Вы чытаеце гісторыю  
французскай рэволюцыі, а я—біблію.

Генадзі. Святую біблію?

Софі. Святую, ха-ха! Гэта цікавая кніга жыцьця! Там  
усё пераблытана: святасты і распуста, грэх і пакаяньне...  
мой хлопчык... пройдзем далей... тут чуваць галасы мітынгу..

Генадзі. А дзядзя Андрэй?

Софі. Дзядзя Андрэй занадта заклапочаны, каб ціка-  
віцца намі.

Генадзі. Ой!

Софі. Ты—Іосіф прэкрасны! (Цалуе яго).

Генадзі. Ой!

Софі (вабіць яго ўглыб). Туды, мой хлопчык! (Зьні-  
каюць, Софі абнімае яго).

(Праходзяць бабы і Матруна)

Першая. Съвет пераварочваецца, Таічка! Айцец Іона  
казаў: не даруе бог, што цара скінулі.

Матруна. А што было рабіць? Колькі народу набілі на гэ-  
тай вайне. Але-ж і цяпер усё ваююць... Во ўжо трэці месяц, як  
ад майго брата ліста няма. А Сысоі кажа: дармо! Цара скінулі—  
мала! Трэба, каа, Керанскага разм з буржуазеяй... Каа...

Першая. З панамі, значыцца...

Матруна. Тут ужо ўсе разам...

Першая. Съвет пераварочваецца, ды годзі! А якога  
енярала прывезьлі ў наш горад, Карнейчыкам... завецца...

Матруна. Ды не Карнейчыкам, а Карнілавым!

Першая. Мо' і Карнілавым, хто яго ведае! Чула, Таічка,  
матрос гэты, што да вас ходзіць, да паненкі Манюні Барэ-  
новіч заляцаецца.

Матруна. Брэшуць бабы!

Баба. Ты пачакай! Кажуць, нават, што ён... (Шэпча ёй  
на вуха).

Матруна. Тфу! Брахня!

Баба. Ты пачакай тфукаць! Сама мо' такая!

Матруна. Што? Брахуха ты!

Баба. Тфу! Каб мае вочы цябе ня бачылі! Каб мае ногі  
да цябе ня ступалі. Каб... (Праходзяць).

### З Ь Я В А VIII

(Тацяна падслушала апошнія слова)

Тацяна. Што, няўжо?

### З Ь Я В А IX

Тацяна, Мікола

Мікола. Танечка! Адна?

Тацяна. З кім мне быць?

Мікола. З кім? Хацеў-бы я, каб або ні з кім, або... са  
мной толькі, Танечка!..

Тацяна. Навошта вы мне, навошта мне хто... я так...  
Чуеце? У вашай сырбайні галасы...

Мікола. Рэволюцыя, Танечка, што? Вы-ж спачуваеце  
рэволюцыі, Танечка, так?

Тацяна. Нам зараз нібы вальней... надзей болей, але  
грунту ўсё-ж няма: каб стаць... каб пад нагамі адчуць...

Мікола. Танечка, Танечка, божа-ж мой, якія мы разум-  
ныя! Чудэсна! Далібог, вас варта было-б у савет рабочых і  
дэзэртырскіх... прабачайце... салдацкіх дэпутатаў...

Тацяна. Мікола Андрэевіч, я чула, нібы вы ў такім ка-  
мітэце, што супраць народу?

Мікола. Хто вам гаварыў—гэта цікава... Праўда, хто  
вам гаварыў?

Тацяна (*як-бы ня хоцуучы*). Пётра гаварыў... ды іншыя...  
Ды што? Я і сама бачу: як вы сказаі пра салдат. Вы іх ня  
любіце, вы афіцэр, капитан, вядома...

Мікола. Лганьнё, Тацяна! Матроскае лганьнё! Нідзе ані  
ў якой арміі ня было такой мяккай дысцыпліны, як у нашай,  
рускай. Мы, афіцэры, з салдатамі жылі, як браты. Лганьнё  
форменнае!

Тацяна. А ваш дзяншчык? Хіба я ня чула, як вы лаялі  
яго? А як ударылі яго па твары... А? Як браты?

Мікола. Усё бывае, Танечка! Бывае і брату дасі па  
твары, Танечка! Было, было, цяпер ня тое, Танечка. Я не  
рэакцыянэр, я прыхільнік рэволюцыі,—выбраў-ж мяне ў пал-  
кавы камітэт.

Тацяна. Во пра гэты камітэт і казаў...

Мікола. Матрос Пётра Барыка! Кінем яго... можа ен  
пасвойму і правы!.. А ты скажы: яны хоцуць далей падзяліць  
ланскую зямлю, далей і коні, і каровы, і авечкі, і дываны, і  
рояль таксама, іначай кажучы, — пабіць, парэзаць, зьніш-  
чыць усё!

Тацяна. Ня можа таго быць!

Мікола. Гэта ёсьць, Танечка! Такая програма крайніх  
соцыялістых, бальшавікоў. Далей усё агульнае: і ежа, і пітво  
і жонкі, і кахранкі... Сягоння адна, заўтра другая,—кахрання  
няма... Ну, а як без кахрання, Танечка? Жыць няцікава,  
—Танечка!

Тацяна. Без кахрання?

Мікола. Ну так! Ня вер усяму, што кажуць... там розныя беглыя салдаты, ну, і гэтак далей. Раз мы призналі рэволюцыю,—не пашлі-ж мы цара бараніць, арыштавалі—і крышка! Арыштавалі і генэрала Карнілава,—крышка! Мы згодны падзяліца з народам сваім дастаткам, але паступова, па справядлівасці... Я, Танечка, дэмократ! Во калі ласка,—на пагоны! (*Зрывae, падае Тацяне*).

Тацяна. Навошта мне, Мікола...

Мікола. Мікола... і досыць для мяне!..

Тацяна. Кіньце, Мікола Васілевіч!

Мікола. Вер, Танечка, што пры роўнасьці праў—я ня горай за матроса! Ты такая прыгожанькая, такая ясьненъкая, такая... Танечка. (*Абнімае*).

Тацяна. Мікола...

Мікола. Я тады жартаваў... праўда, цяпер—не! Цяпер... Танечка, хочаш заўтра ў царкву?

Тацяна. Ня трэба мне царква!

Мікола. Ну, што хочаш, Танечка, што захочаш! Усё зраблю. (*Абнімае яе калені, спрасна цалуе і нясе ў глыб сцэны*).

#### З ЎЯВАХ

(*Натоўп з мітынгу. Уперадзе т. Станіслаў і іншыя*)

Тав. Станіслаў (да Пігельскага). Адно з двух, таварыш Пігельскі: з намі ці супраць нас!

Пігельскі. Мы, левыя... эсэры...

Станіслаў. Вы павінны канчаткова парваць з правымі эсэрамі і з меншавікамі,—яны звязаны людзі, яны на дне ямы, як піша т. Ленін. І праўда. Яны-ж прымалі ўдзел у так званай „дзяржаўнай нарадзе“ ў Маскве, дзе выступаў Карнілав. Гэта-ж была ні больш, ні менш, як каранацыя контррэволюцыйнага часовага ўраду.

Пігельскі. Левыя эсэры па ўсіх пропозыцыях Карнілава галасавалі супраць.

Станіслаў. І гэта не перашкодзіла міністру Полаўцаву ўнесыці кару съмерцю для салдат, забараніць мітынгі на фронце!

Пігельскі. Ды мы-ж гэта не падтрымліваем, што вы, таварыш Станіслаў!

Станіслаў. Тады ідзеце да нас цалкам!

Пігельскі. Сялянства прымае нашую програму...  
Станіслаў. І мы яе прымаем у частцы, што датычыцца  
зямлі...

Сысой. Правільна!

Галасы:

- Мы згаджаемся! Гэта правільна!
- Адабраць панску зямлю!
- Конфіскацыя, значыцца, жывога і мёртвага інвэнтару.
- Значыцца, коні, каровы, съвіньні...
- А мёртвы? Які гэта мёртвы інвэнтар!
- Машыны—дурны!
- Аа! Правільна. Конфіскацыя?
- А каму?
- Ды нам, беднякам!

Сысой. Далоў вайну! Мір без анексіі і контрыбуцыі!  
Бяз іх, бяз іх. На чорта яны нам. Свой Сібір ёсьць (*Жава*  
*праходзіць*).

Барыка (да *Матруны*). Матруна, можа пройдзеш у  
двор, Тацяну паклічаш?

Матруна. Тацяну? А праўда, чаму-ж гэта яна ня прышла  
на мітынг...

Барыка. Ня прышла. Дык паклічаш?

Матруна. Добра, паклічу. (*Зьнікае*).

### З ЎЯВА XI

*Барыка, Тацяна*

Барыка. Тацяна!

Тацяна. Ня хочу, ня хочу цябе!

Барыка. Тацяначка, што з табой?

Тацяна. Ідзі да Манюні! (*Махае безнадзейна рукой*).

Барыка. Тацяначка! (*Парываецца за ёй*).

### З ЎЯВА XII

*Барыка, Мікола, Манюня*

Мікола. Намітынгаваліся, таварыш матрос?

Барыка. Дзеля вашай асалоды, гаспадзін капітан! Чаму-ж  
вы ня прышлі?

Мікола. На фронце, дзякую богу, мітынгі ўжо забаронены. Хутка будзе і тут...

Барыка. Не дачакаецца, пане капітане!

Мікола. Што? Заўтра тут у мяне будзе стаяць аддзел тэкінцаў,—тады памітынгуйце без дазволу!

Барыка. Аа! Дык вось як! Дык вось які вы член палкавога камітэту, прадстаўнік салдат? Добра-ж!

Мікола. Сягодня ў гумне, заўтра ў залі? Ды гэта маё, разумееш ты гэта?

Барыка (*спакойна*). Яно будзе маё, вось наша, усіх,— але я не іртытуюся так за гэтае дабро.

Мікола. Нахал! Санкюлот. Я... я...

Барыка. Ты, ты!

Мікола (*хапаючыся за рэволвэр, ідзе за Барыкам. З другога боку Манюня*).  
Манюня. Кузэн Мікола, Кузэн Мікола! Куды?

Мікола (*вярнуўшыся*). Аа, вы, кузіна Манюня?

Манюня. Там ідзе... матрос... вы за ім?

Мікола. Так. Мы пагаварылі, і я забыўся яму нешта перадаць на памяць...

Манюня. На памяць? Вы?

Мікола. На добрую памяць аб капитане Барэновічу...

Манюня. Мне здаецца, то вы... Ну, мы, калі хочаце, і без таго пакінем па сабе „добрую“ памяць.

Мікола. Вы захоплены ім, Манюня, гэта сур'ёзна?

Манюня. Я яшчэ ім не захоплена, кузэн Мікола... Але думаю, што яны, такія матросы, і наогул „яны“ захопяць хутка ўсіх нас!

Мікола. Мяне не захопяць, будзьце надзейны. (*Гуляеца з рэволвэрам*).

Манюня (*глядзецы ў бок, дзе Барыка*). Чаго баяцца рэвалюцыі, хаця-б самай жудаснай?

Мікола. Ну, ну! Далей, Манюня!

Манюня. Ну, пажар. Усё згарэла,—дом, нават рояль... а сонца, а неба—застануцца? А возера—таксама?

Мікола. І матрос Барыка застанецца! Ха-ха!

Манюня. Чаму вы такі злосны, кузэн? Яшчэ малады. Злыі маюць права быць толькі старыя.

Мікола. Стары ня той, хто живе, а той, хто сябе перажывае...

Манюня. Вы правы, кузэн...

ЗЬЯВА XIII  
Тыя-ж, Генадзі

Генадзі (засмучоны). Вы тут, кузіна Манюня і ты Ніколя. Як усё дзіўна... зірнече... усюды чырвоны лісьць, чырвоны лісьць...

Манюня. Ён сымбаль зъмены, Генадзі...

Генадзі. Мне здаецца, што гэтая восень ніколі ня скончыцца.... ніколі... ня скончыцца... Хочацца плакаць... (Плача).

Мікола. А мне страляць... страляць... кулямётаў... кулямётаў...

Манюня. А мне съмяяцца хочацца... съмяяцца і іграць. Іграць, Бэтховэна іграць, сонату геройчную! (Бяжыць).

Мікола і Генадзі (за ёй). Манюня! Манюня!

ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ ТРЭЦЯЯ

Пакой у маентку Барэновіча. На заднай сцэне выхад на тэрасу. Пры падняцьці заслоны на авансцэне дзейныя асобы ў розных позах банкетаваньня.  
Столікі з пітвом, ежай... Ігра на піаніна (можна гітара).

### ЗЬЯВА I

*Афіцэр, Мікола, Раія, ударнік*

Афіцэр. „Ала-вэрды—гас-подзь з табою  
„какой-бы ні был ты страны.

Усе: Ала-вэрды, ала-вэрды...

Мікола. Раічка, пацалуй мяне!

Рая. Ня хочу і ня хочу. Вы цалавалі Тацяну, што ў вас  
служыць, я ведаю. Вы...

Мікола. Якая асьядомленасьць, Раічка! Памятаеш—  
Ліпкі! Ліпачкі і лапачкі нашай Раічкі. (*Цалуе, абнімае яе*).

Афіцэр. Всё харашо—віно, музыка... песня. Жэншчын  
не хватает!

Мікола. Жанчын не хапае, дык жанчыну ён хапае.  
(*Зноў абнімае Раю*).

Афіцэр. Ах, не магу! Вся крофь ад галавы адходыт!  
Вы гаварылі, у вас сэстра Манюня, гдэ Манюня?

Вася. Ого! Манюня! Рукі кароткія! Соф'я Пятроўна? Дзе  
Соф'я Пятроўна?

### ЗЬЯВА II

*Тыя-ж і Софі*

Софі (*відавочна выпіўши*). Хто ўспомніў пра каҳэтын-  
скае? Дайце мне каҳэтынскага...

Афіцэр. З нашым удавольствіем.

Софі. Вот мужчына,—з галавы да ног! У каго гэта ска-  
зана: „мужчына з галавы да ног“?

А фіцэр. Апрэделеніе давольна точнае: да ног, ніжа некуда!

Софі. Рая, вы адчуваеце сябе добра?

Рая. Я? Мне бяз вас, Соф'я Пятроўна, было страшна: адны мужчыны...

Мікола. І пры тым,—ад галавы да ног, Раічка, праўда?  
(Цалуе яе).

### ЗЬЯВА III

#### Тыя-ж, Барэнович і Прахайла

Барэнович. Ніколя, вы піруеце, банкетуеце, я нічога ня маю супраць, я таксама быў малады... але... але... нда... час! Наш час! Ты сам гаварыў аб актыўнасці... Мы сабраліся...

А фіцэр. Гаспадын капітан дастатачна актыўны...

Мікола. Бяз жартаў, гаспадзін паручнік! Папаша, я добра памятую аб галоўным нашым заданьні,—організацыі ўсіх актыўных сіл дзяржаўнага парадку.

Барэнович. Ніда, парадку! Раней за ўсё!

Прахайла. Так-с, парадку! Хто цяпер пільнуе парадак? Калісь, яшчэ да рэвалюцыі...

Мікола. Гэта было ўсяго 7 месяцаў назад.

Прахайла. А мне здаецца,—прайшлі гады, дзесяткі гадоў, стагодзьдзі—вось што робіць рэвалюцыя!

Рая. Ня трэба было служыць у паліцыі, папаша!

Прахайла. Дазвольце, а дзе-ж служыць? Кім служыць? Тады-ж яшчэ быў гасудар імпэратор... вот дурачка маміна!

Рая. Вы маму нябожчыцу пакіньце! А служылі-б матросам, а то рабочым!

Мікола. Ха-ха! Ды вы комік, Раічка. (Да Прахайлы). Дазвольце першы раз дакрануцца да ручкі вашае райскага Раічкі!

Прахайла. Дакранайцесь, Мікола Васілевіч, калі ласка. Я... я што?—Адстаўка. (Усхлівае).

А фіцэр. Што вы? Гаспадын адстаўной, успакойтэсь! Каҳэтынскага нужна выпіць, січас праходыт... (Дае віна).

Вася. Нічога, гаспада,, tempora tempantur, то есть mutantur, прабачайце, уся сэмінарская латынь з галавы вылецела... на фронце... часы мянняюцца, усё верціца і цячэ, як казаў філёзоф...

Мікола. Філёзофаў кінь, ударнік Петрапаўлаўскі! Лепш выкладзі твае пляны адносна аб'яднання ўсіх мясцовых элемэнтаў, якія павінны падтрымліваць дзяржаўнасць, вялікасць Pacii.

Барэновіч. Pacii! Ты праў, Ніколя. Ты ўвесь па маёй лініі, Pacia,—вялікая дзяржава, і яна павінна быць і далей вялікай, ня гледзячы на рэвалюцыю! У Pacii павінен зьявіцца моцны духам чалавек, свой Наполеон. Нда, нда! Што яшчэ можна дадаць? Свой На-по-ле-он!

Мікола. Гэта думка ўжо даўно нарадзілася ў штабе. Карнілаў павінен быў быць такім Наполеонам.

Прахайла. Наш першы Наполеон ужо сядзіць, на гора нам усім, усёй Pacii—садзіць пад арыштам! І дзе? Хоць-бы ў Петрапаўлаўскую крэпасць засадзіў яго негадзяй Керанскі, а то куды? У гарадок Быхаў, дзе я калісь быў іспраўнікам! Гэта...

Мікола. Гэта трагічна. Хаця ў Pacii ўсе турмы, прыблізна, аднолькавы, і з' кожнага гарадка можна зрабіць Петрапаўлаўку!

Генадзі. Бурцаўская газэта „Общее дело“ патрабуе дыктатуры Карнілава і Керанскага... Я чытаў.

Барэновіч. Ты занадта многа чытаеш, Генадзі,—трэба больш актыўнасці, як патрабуе Ніколя! Ды і глупства твой Бурцаў піша:—Карнілаў так! А прычым тут Керанскі? Што? Нда! Нда!

Прахайла. Прыймут Керанскі? Я таксама гляджу.

Барэновіч. Хаця, як вам сказаць. Па апошніх дырэктывах... Правіцельства, так званае Врэменнае, нібы адумалася і ў будучыні новаму Карнілаву нічога, здаецца, пагражаяць ня будзе... Нда! Нда! Калі-б такі ўзынік...

Афіцэр. Мы асвабадым Карнілава,—факт!

Мікола. Што вы, гаспадзін паручнік. (*Азіраючыся*). Не кажэце глупства!

Афіцэр. Как эта „глупства“? А кто са мной гаварыл насчет этава?

Мікола. Чорт! Пеце каҳэтынскае і маўчэце!

Афіцэр. Мэдам! Мяне аскарбілі. Я-жэ мужчына з галавы да ног?

Софі. Нам апошняе невядома.

Генадзі. Цёця Соня!

Софі. Зноў „цёця“?

Рая. Ха-ха! „Цёця“! Вы—цёця Генадзія?

Прахайла. Маўчы, Райка. Ты што? Ад каго набралася?  
Ці не ад матроса гэтага? Проста, ведаеце, чорт ведае што  
такое, прабачайце, Васілі Генадзевіч, ваша прэвасхадзіцель-  
ства!

Барэновіч. Якое ваша прэвасхадзіцельства!

Прахайла. Вы ізволілі сказаць: Врэменнае правіцель-  
ства і г. д. А мой, прабачайце, паліцэйскі, сабачы нюх, да-  
водзіць, што пазнавата адумаліся гаспада Керанскія! Да-с!  
Ня тым пахне, даз-с!

Мікола. Ды што гэта, па праўдзе, у нас? Ня сур'ёзная  
політычная гутарка, а чорт ведае што! Вучыцца нам трэба  
яшчэ, вучыцца ў бальшавікоў! Прыгатавішкі!

Барэновіч. Ты—праў, Ніколя! Я папрашу ўсіх заняць  
свае месцы і мы пачнем...

Афіцэр. Мы жэ все на стульях.

Рая. Ха-ха!

Барэновіч. Прашу ў мой габінэт, там інтymней...

#### З ЎЯВА IV

Тыя-ж і а. Іона

Іона. Я не спазніўся на сабраньне? А-а-а, бачу, што не...  
Благаславенна трапеза сія, пшаніца, віно і елей!

Рая. Пшаніца і іерэй!

Прахайла. Елей, дура!

Софі. Бацюшка, з пералічаных вамі страў, у нас на  
стале толькі віно.

Афіцэр. Каҳэтынскае, бацюшка!

Іона. Ну што-ж, усё благаславенне пойдзе на каҳэтын-  
скае. Грахі, грахі!

Барэновіч. Добра, бацюшка, што вы да нас прышлі,  
нда, нда, нам трэба цяпер часцей быць разам...

Іона. Ну што-ж! Аб'яднацца, дык аб'яднацца!.. Модна!  
Хоць сказана ў евангельлі: дзе двое зъяруцца ва імя мае,  
там і я між вас. Значыцца, і ў тыя далёкія прыятныя часы  
аб'ядналіся!

Барэновіч. Ісьціна айцец Іона! Ісьціна!

Іона. Але праўду трэба сказаць, хоць-бы і горкую, ці  
часта вы зъбіраліся ва імя „яго“? Я кажу пра царкву съя-

тую. Кайся інтэлігэнцыя, кайся! І вяльможы такжа! Ці прыходзіў хто з паноў да мяне спавядца? Да іншага віна, прычасьця, ці прыкладаў вусны свае? Рэдка, рэдка!

Барэновіч. Айцец Іона кажа, як прарок! Мы забыліся на царкву, на веру продкаў наших, нда!

Софі. Васілі Генадзеўіч, вы мне казалі, што продкі вашыя французы, вера ў іх... каталіцкая.

Барэновіч. Я? Нда, нда... канечна...

Іона. Царква хрыстова адзіна,—католічская, кафолічская—гэта знача сусъветная! Усход і Захад аб'яднаюцца, будзе час!

Барэновіч. Так, так! Цяпер, калі здарылася з намі вялікая бяда, у часы, страшна сказаць,—рэвалюцыі... хто ведае. Можа рэвалюцыя—кара за вольнадумства, лібэралізм, і нда, інда...

Афіцэр (*ціха напявае*). Ала... вэрда...

а. Іона (*заўважыўшы сына*). І ты тут, блудны сын мой, Васілі?

Вася. Вы маглі-б успомніць іншую прытчу, айцец мой! а. Іона. Мне лепей знацца ў прытчах: гэта мой фронт. А ты... во за кім ідзі! (*Паказвае на Міколу*).

Вася. Я і іду за гаспадзінам капітанам.

Афіцэр. Вып'ем, бацюшка. Пажалуста!

а. Іона. Суёта суёт... Ну, за... каго? За страждущых і плененных.

Афіцэр. За пленных—харашо! Кто папался в плен,—харашо. (*Хватает руку Софі*).

Генадзі. Азіяты—гараки народ, але прычым тут жанчыны?

Афіцэр. Жэншчыны тожа гараки народ...

Софі. Ну, кіньце! Сядайце там. Яшчэ далей!

а. Іона. Прышлося адступіць перад дамай, гаспадзін афіцэр. Бывае. Я ўдовы,—і то не бяда! Бяда ў іншым: пачаткі згублены. Пачынаеш—„благачасцівейшага, самадзяржайнейшага”—крышка, няма!.. „Яшчэ молімся о благовернем”... няма! Пачаткі згублены! Зьбіваешся ў маленьні і нялоўка перад парафіянамі!

Афіцэр. Бацюшка, аб воінах нужна тэпэр маліцца, чтобы вайна харашо кончылася, пабедай над полнымі врагамі.

Рая. Над поўнымі врагамі!

Мікола. Гэта над вамі, Раічка.

а. Іона. Ды што-ж воіны? Воінства стала не хрысталю-  
бівае, а міралюбівае...

Мікола. Трапна сказана! Міралюбівае воінства! Усё  
роўна, што не танцуючая балерына!.. Шык! (Зноў зацягва-  
еца „ала-вэрда“... З саду час ад часу даносіца далёкі голас  
натоўпу).

Генадзі. Ціху, ціху! Чуецце там?

У се. А-а? Што? Прауда, недзе гудуць...

Барэновіч. Можа зноў санкюлоты захапілі нашае гумно.  
А? Ніколя?

Мікола. А тэкінцы? Дзе вашыя тэкінцы, гаспадзін па-  
ручнік?

Афіцэр. Кахэтынцы? То есьць тэкінцы, да! Вы знаеце,  
гаспада, что?

У се. Ну?

Афіцэр. Очень нэ харашо! Маі тэкінцы началі очэнь  
вниматэльна слушаць разных агітаторов... вчэра адын матрос...

Мікола. Што? Зноў Барыка тут? Трэба ўбраць гэтага  
сабаку—іначай нас або спаляць, або...

Прахайла. У Тульскай і іншых губэрнях даўно ўжо  
нападаюць на маёнткі... У нас народ крыху сымрнейшы, але...

Мікола. Трэба арыштаваць матроса Барыку!—На камі-  
сара Лапцэвіча нечага спадзявацца—тыповы прадстаўнік пра-  
віцельства Керанскаага: сягодня гатоў арыштаваць зямельны  
камітэт, заўтра—бяжыць у савет рабочых дэпутатаў па-  
райца.

Прахайла. Галоўны тут муціла, так званы таварыш Станіслаў і гэты Пігельскі, член зямельнага камітэту... Я іх ве-  
даю ого з якіх часоў!

Мікола. Так. Але праводзіць у жыцьцё ўсе іхныя ды-  
рэктывы, усе пастановы,—матрос Барыка. Ён вечна па вёс-  
ках, яго трэба.. Захапіць.

Прахайла. Ну так, ясна. Мікола Васілевіч праў—ты-  
сячу разоў праў! Правіцельства тады толькі ўспомніць пра  
старую паліцыю, калі будзе позна! Не цяперашній міліцыі  
весці барацьбу з бальшавікамі! Падумайце? Нейкі акцызъ-  
нік—начальнік павятовай міліцыі! Адна справа бандэролькі  
правяраць,—іншая,—во сюды даваць! За каўнер ды сюды,  
ды вось так. (Паказвае).

Рая. Фі, фі. Брыдка! Мне стыдна, стыдна! І чаму мая мама ня вышла замуж за... за начальніка павятовай міліцыі! (Плача).

Софі. А ўсё ваша кахэтынскае. (Выводзіць яе ў другі пакой).

Генадзі. Лісьце жаўцее... і чырванее болей і болей... Пах восені пранікае ў самую...

Мікола. Сказаў-бы я куды...

Генадзі. У самую душу! Ад яго хмялее ў галаве.

Мікола. Ня пі віна, калі слабы на галаву!

Генадзі. Ты ня чулы, Мікола, і толькі.

Мікола. Быць чулым у часе рэволюцыі,—вельмі дзякую Барэнович (да а. Іоны). Два браты! Родныя браты!

Іона. Ва ўсе часы бывала; Ісаф і Якаў.

Вася (у куце). Як пазбыцца сэмінары...

Іона. Яшчэ ўспомніш і пащикадуеш!

Афіцэр. Жэншчыны вышлі і сразу здэлалась, как не дахвает продуктаф на фронтэ... „Ала-вэрды“.

Барэнович. Ты прапануеш, Ніколя, актыўнасць! Дзе цэнтр, які мог-бы кіраваць усім... такія паасобныя маленькія групкі, як нашая... нда... нда...

Мікола. Цэнтр ёсьць! Трэба зараз організаваць сувязь паміж падобнымі групамі мясцовых патрыётаў і tym цэнтрам, а таксама і груп між сабой...

Прахайла. Якраз, як нелегальныя організацыі. Я ведаю іх—ого! Даліся мне калісі!

Мікола. Тым лепей. Моцная спайка і кругавая парука. І тады...

Іона. О, госпадзі! Хаця ў Майселя сказана: „вока за вока зуб за зуб“.

Генадзі. А ў хрыста? Вы, бацишка, прадстаўнік каго?

а. Іона. І кроткія сэрцам могуць выклікаць абурэнье! Няправільнае толкованіе хрысьціянскай цярплівасці. Так: „ашчэ ўдараць цябё ў левую ланіту, падстаў правую“! Але толькі ў выпадку, калі не запануе зло ўсеагульнае!

Прахайла. Усеагульнае зло!

Іона. А біч, каторым ізгна хрыстос таргуючых з храма?

Барэнович. Якая эрудыцыя, начытанасць!

Іона. Вось-жа і яно!

Генадзі. Не магу прыняць усяго гэтага, не магу! Для мяне ясна: быць пасыўным болей моральна і болей адпавядзе хрысьціянству.

Усе (да яго). Як? Жывымі ў труну лезьці?

Зьнікнуць са съвету?

Закапацца ў зямлю?

(Генадзі адыходзіць на балькон).

Мікола (усыльед). Талстовец, клікуша! Непраціўленыне злу! Толькі хвалёная расійская літаратура магла выхаваць такія экзэмплярчыкі, як мой брацец!

Барэновіч. Ты праў, Ніколя. Нда! Але ўсё-ж, крыху рэзкаваты... нда...

Іона. Ну, Вася, прыдзеца табе падняць меч!

Мікола. Усё павінна быць мобілізавана!

Барэновіч. Радзянка піша: „Немцы пагражают Піцеру. Я не пашкадую гораду анархіі“... нда!

Прахайла. Правільна! Вось хто і напляменьнікі, рэволюцыянэры, бунтаўшчыкі! Дык гэта Радзянка піша? Малайцына! Адумаўся, негадзяй, скінуўшы гасудара! Усе яны аду маюцца, ды позна!

Мікола. Ня каркайце, гаспадзін іспраўнік! Трэба вера ў сябе!

### З ЎЯВА V

Генадзі (з балькону)

Генадзі. Манюня сюды ідзе.

Усе. Манюня? Сюды? Адна?

Генадзі. Не адна—і матрос з ёю.

Усе. Хто? Матрос?

Мікола. Барыка!

Барэновіч. Ах, белыя нагавіцы! Грубы чалавек, можа высьмеяць!

Прахайла. Ого! Гэта-б яшчэ нічога!

Мікола. Што за глупства! Што такое матрос Барыка ў нас у доме? Вы зьдзіцянейлі ўсе!

Барэновіч. Манюня нда... так выхавана, што можа і большавіка ў залю прывесці... нда... Проша! (Выходзіць. Афіцэр напявае „ала-вэрда“. Застаюцца Мікола і Генадзі ў розных кутох залі).

З Ъ Я В А VI

*Манюня і Барыка на балконе*

Манюня. Вы, як новы съвет расчыняце... Цікава!—Я думала пра гэтае ўсё,—як ня думаць, калі вакол такое... Але ў вас ясьней, прасьцей выходзіць...

Барыка. Іначай ня ўмею!

Манюня. Ну добра, але зайдрасьць усё роўна будзе і пры соцялізме!

Барыка. Зайдрасьць? Так, яна моцная, але мы перавыхаваем і зайдрасьць! Трэба вызваліць каханье, каб яно было вольнае...

Манюня. Ну і што тады?

Барыка. Я чуў, у нас у Кранштадзе гаварыў адзін, мітынг быў... Уся наша братва, дзесяткі тысяч матросаў якія плавалі па пяціганных хвалях, стаялі і слухалі, як зачараваныя... Між іншым, ён гаварыў і аб каханні. Самыя вольныя, самыя шчасльвия і самыя паважаныя людзі ў будучай грамадзе, кажа, будуць тыя, хто... ну...

Манюня. Хто?

Барыка. Хто захопіцца каханнем... Ну, я ня ўмею перадаць усяго, што ён казаў.

Манюня. Можа ваш аратар праўду казаў... але ў нас пакуль што гэтае пытанье...

Барыка. Так, пакуль гэта цяжка развязаць усё... Многа ўсяго трэба разблытаць.

Манюня. Вы даўно бачыліся з Тацянай?

Барыка. Тацяначка неяк нібы хаваецца ад мяне... я і кажу, што...

Манюня. Тацяна перажывае страшнную драму...

Барыка. А што? Пакрыўдзіў яе хто тут у фальварку? Ваш брацец капітан?

Манюня. Мікола? Ня ведаю. Тут жудасная сямейная тайна... цётка Матруна, Сысоева жонка...

Барыка. Ну, так, знаю, дык што?

Манюня. Раскрыла ёй учора, што яна... ня Гнатава, садоўніка дочка...

Барыка. А чыя?

Манюня. Нібы яе айцец—Васілі Генадзевіч, мой дзядзя... (Генадзі і Мікола адначасна робяць уздох страшнага зьдзіўлення).

Манюня. Тут у залі нехта...  
Барыка. Вось яно як! Што-ж рабіць? Трэба шукаць  
Тацяну... Што яшчэ можа быць... Я пабягу... бывайце.  
Манюня. Бывайце... вам лепш за ўсё пагаварыць з ёю,  
супакоіць...

Барыка. Тат, так! Ах, панства, панства! (*Выходзіць*).  
(*Манюня ўваходзіць у залю. Генадзі ціха плача*).

Мікола. Манюня!  
Манюня. Гэта вы тут, кузэн?  
Мікола. Няўжо гэта праўда, пра Тацяну?  
Манюня. Вы чулі, як мы гаварылі?  
Мікола. Я чую ўсё, як „вы“ гаварылі...  
Манюня. Ну што-ж! Вы знайшлі сястру, родную сястру  
і такую сладкую... Вы павінны зараз-жа прывесці яе сюды.  
Генадзі. Я прывяду яе, Манюня, прывяду!  
Мікола. Яна сюды ня прыдзе, будзь пэўны!  
Генадзі. Прывяду, прывяду! (*Выходзіць плачучы*).  
Манюня. Генадзі лепшы брат!  
Мікола. Яму лёгка быць братам,—ён толькі брат!  
Манюня. А вы? Няўжо вы...  
Мікола. Так, кузіна Манюня... я ня толькі брат...  
Манюня. Самец! (*Выходзіць у бакавыя дзвіверы*).

### З ЎВА VII

*Софі, Раія*

Софі. Ні душы! Ах не, Ніколя. Дзе-ж іншыя?  
Мікола. Напудзіліся матроса з „Аўроры“!  
Софі. Дзе-ж матрос? Нічога не разумею. Хто там іграе?  
Мікола. Там Манюня!  
Рая. Ах, я пайду да Манюні!  
Мікола. Ня варта! Яна вам ня цікава, а вы—ёй! Чуеце  
што іграе?

Софі. Марш. Незнамы марш... першы раз чую...  
Мікола. Вы—так! Манюня добра яго ведае, як відаць:  
„На барыкады, далоў кайданы—марш, марш уперад рабочых  
рады“. Ха-ха-ха! Раічка, хочаш віна? А? Вып'ем з табой віна!  
Рая. Я піла, Мікола Васілевіч, можа годзе?  
Мікола. Годзі! Ніколі ня годзі! Ты яшчэ ня ведаеш  
добра, што такое віно! Ня ведаеш! Пі! Цёця Соня, і вы—за  
здароўе новай вашай пляменьніцы. Во!

Рая. Ах, што вы, Мікола Васілевіч. Я...

Мікола. Што? Ты? Пляменьніца ты? Ах, ты, Раічка, пухленская Раічка! Не, ня ты пляменьніца! Вашая новая пляменьніца, цёця Соня, завецца Тацяна.

Софі. Тацяна? Якая там яшчэ Тацяна? Вечна выдумае нешта Ніколя!

Мікола. Хай выдумаў! Так, гэта я выдумаў! Усё, усё! І фронт, і палковы камітэт, і кузіну Манюню, і Танічку, і матроса з „Аўроры“. Усё! Ну, пі, Райка, і целуй мяне!

Софі. Ніколя!

### З ЎЯВА VIII

#### Усе ранейшыя (з бакавых дэзвярэй)

Барэновіч. Што-ж ты ня ідзеш, Ніколя? Чакалі, чакалі цябе... нда...

Іона (да Прахайлы). Нічога ня зробіш: вока за вока.

Прахайла. З папраўкай цяпер трэба: за вока—два вока, за зуб—цэлая сківіца! Падумаць! Шапка без какарды, плечы без наплечных знакаў, адстаўка бяз мундзіру і пэнсіі і з аднай Райкай на шыі!

Рая. Зусім я вя ў вас на шыі, палаша!

Вася. Прычым тут шыя?

Афіцэр. Всё харашо,—снова віно і снова жэншчыны.

Вася. „Вэйн, швэйн унд кірхэ“, як кажуць немцы, гаспадзін паручнік!

Іона. Ты нешта, Вася, наблытаў з нямецкім, а?

Софі. Немцы кажуць: вэйн, вэйб унд лідэ—віно, жанчына і песьня.

Іона. Чуеш, Вася!

Вася. Сэмінарыя, самі аддалі мяне туды!

Афіцэр. Канечна вэйн! Што такое? Віно! Кто там іграет? Марш? Можэт быць Манюня? Аа! Харашо... Ала-вэрды. (*Ідзе да дэзвярэй, якія замкнуты*).

Афіцэр. Какая прэдусмотрятэльнасьць атнасятэльна двэрэй! Проста нэ вэрыца, што барышня, проста дамачка!

Мікола. Кіньце, паручнік! (*Галасы з саду ўсё мацней*).

Барэновіч. Ніколя! Мы гаспадары тут, ці не? Калі гэта скончыцца?

Мікола. Тады, калі або яны запануюць тут, або мы зноў,—там!

ЗЬЯВА IX  
Тыя-ж і Генадзі

Генадзі. Я не магу, не магу! Яе нясуць, яе нясуць!

Усе. Каго? Каго нясуць?

Генадзі. Колькі ў вас дзяцей, папа, папа!.. (*Плача*).

Барэновіч. Што? Коля, што з ім, Коля? (*Уносяць Тацяну. Натоўп сялян. Тэкінцы. Паступова паны выцягнёныя ў кут*).

Сысой (да паноў). У садзе вісела, у вашым, га? Што-ж гэта? Парадак, га?

Матруна. А голубанька-ж ты наша! А Тацяначка! А каб-жа таму, праз каго ты загубілася, ані спасеньня, ані каяннія!

Барэновіч. Тацяна? У нас у садзе? А? Ніколя? Дачка садоўніка?

Матруна. Твая яна дачка, утроба ты панская, твая!

Барэновіч. Што? Што ты кажаш? Як ты асьмельваешся! А?

Матруна. Твая яна, бяспутнік ты!

Барэновіч. Я... я... яе матка нічога не гаварыла... Даў-насьць, моладаśць... Тацяна...

Матруна. Яна-ж і падобна да цябе і да яго. (*Паказвае на Міколу*).

Барэновіч. Так, так... падобнасьць мяне дзівіла... так... Як-жа быць, Ніколя. А?

Мікола. Як быць? Перш-на-перш ачысьціць дом ад... ад натоўпу! А затым... (*Шум у натоўпе*).

Манюня. Не клапацецеся, брацец Мікола! Вы сваё зрабілі—принялі сястру ў свой дом!

Галасы (глуха).

— Добра прыняў!

— Іш, брацец!

— Ня іхні дом!

— Яе дом, нябожчыцы!

— Наш, усіх!

Іона. Дазвольце, праваслаўныя хрысьціяне, мне цяпер!—  
„Во блажэнным усыпеніі вечны пакой”...

З Ъ В А Х  
Тыя-ж, Барыка

Барыка. Тацяна, Тацяначка! Прэч ад яе! Адпявай вунь тых! І пары нашай не дачакалася, Тацяначка! Памажэце, хлопцы! Вынясем яе з гэтага смуроду! Нашая яна па матцы, па жыцьці сваім! Тацяначка! Ня вытрымала! А да вас яшчэ прыдзэм! (*Тацяну чынна выносяць. Каля яе Манюня. Барыка*).

Барэновіч. Коля! Як быць? Я... я ня ўпэўнены... Так усё нечакана. Можа Тацяна... нда... і... нда...

Мікола. Тацяна памерла, яе няма! Што-ж? Ісьці да іх, да матроса Барыкі? Ды што вы? Хаваць вас так, як зараз Тацяну, ня будуць! Паручнік, ударнік! За мной у горад! Там у нас ёсьць каго вызываць!

ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ ЧАЦЬВЕРТАЯ

Сцэна, што і ў першай дзеі. Уся дзея ідзе жава.

### ЗЬЯВА I

*Сысоій, Матруна, сяляне*

Сысоій. Гэта-ж уцёк разам з Карнілавым! Во ён які!

Селянін. Каторы?

Матруна. Каторы? Мікалай, капитан!

Сысоій. Ну, дык таварыш Барыка загадаў ня пускаць  
нікога з паноў з фальварку, пакуль яны там, значыцца баль-  
шавікі, у горадзе пасправяща.

Селянін. Гэта-ж, кажуць, у Петраградзе што робіцца!

Сысоій. Што! Што трэба, то і робіцца: Керанская вы-  
гналі, уцёк кудысь, а ўладу забралі рабочыя, матросы і...

Селянін. Словам, буржуазі крышка.

Матруна. Цішэй вы,—пачуюць, паўцякаюць!

Сысоій. Куды дзенуцца! Вось што, бабы, хлопцы,—у  
кусты і ляжы, не варушыся!

Селянін. Каб-жа ўлетку, а то...

Сысоій. А ты лістом прыкрыйся, яшчэ лепей! Ну, ха-  
дзем. (*Хаваюцца*).

### ЗЬЯВА II

*Два тэкінцы.*

Першы. Нам сказаў: стралій мужык! А сам удырал—нэ  
хараши!

Другі. Какой началства? Ныкакой началства!

Першы. Сам удырал— нэ началства!

Сысоій (*выскаквае*). Хадзі сюды! Давай віントоўкі,—так!  
Кінжалы сабе пакінь.

Першы. Нэ будэш сэкім башка?

Сысоій. Ды не! На чорта мне твая башка! Дык вы ў  
нас страліць наняліся? Ах вы сучыя пляменьнікі!

Другі. Палямэнънікі,—так, так. Дурак был, а он началства был!

Першы. Началства ўдрал...

Сысоі. Кінь ты аб тым начальстве гаварыць. Начальства настаяшча можа сядодня будзе тут!

Першы. Будыт? Апят он будыт?

Сысоі. Ды ня ён, ня твой. Другі зусім, наш.

Першы. А, ваш—карошо!

Сысоі. І ваш.

Другі. І ваш і наш началства,—карошо!

Матруна. І якіх толькі народаў на съвеце няма! І ўсім жыць ахвота!

Сысоі. Ды вы скуль? З якой мясцовасьці?

Першы. Нынакой мясцовасты.

Сысоі. Як гэта так? Зямля ў вас ёсьць?

Другі. Зэмля? Пэсок зэмля, Кызыл-кум зэмля.

Сысоі. А паны ёсьць?

Першы. Какой шпана?

Сысоі. Князь ёсьць?

Другі. Кназ нэ карош: на вайна пасылал, стралят давал...

Сысоі. Вось-жа! Страляць даваў, а зямлі не даваў—хадзі сюды, ня бойся, нашых князёў выганяць будзем разам.

Першы. Нэ карош кназ!

Другі (да Сысоі). Ты карош, таварыша. Страляй нэт?

Сысоі. Ды не, навошта нам вас цяпер страляць,—хадзі!

Матруна. Цішэй! (Зынікаюць).

### З ЎЯВА III

#### Барэновіч і Генадзі

Барэновіч (зьбіраюца ў дорогу). Мы адны, Генадзі! Ніколя кінуў нас у такі момант! Ніколя можа выратаваць нас... Ён гаварыў пра казакаў, і ўсё-ж... Нда, нда...

Генадзі. Казакі акажуцца ня лепей за тэкінцаў, папаша!

Барэновіч. Я сягоныя бачыў тут двох тэкінцаў, значыць, яны не паехалі?

Генадзі. Думаю, што знарок схаваліся.

Барэновіч. З'агітаваны! Што рабіць, Генадзі?

Генадзі. Рабіць? У нашым стане пасыўнасць больш моральна, я даўно кажу.

Барэнович. Ты сваё! Ты і Манюня,—вырадкі з фаміліі Баррэнович.

Генадзі. Я—так. А Манюня—поўная сілы і інстынкту жыцьця!

Барэнович. Ах, інстынкт жыцьця! Я таксама ўсё жыцьцё быў поўны гэтага інстынкту! Бальшавікі не пра-трымаюцца: супраць іх падымецца ўся Эўропа! Што рабіць?

Генадзі. Зараз Эўропа сама ваюе. Ды і што такое Эўропа? Там ёсьць свае матросы Барыкі і свае Сысоі—я адчуваю гэта, папаша!

Барэнович. Ты адчуваеш! Лепш ты адчуваў-бы нешта іншае! Там культура—разумееш! Ах, дзе Ніколя? З ім зусім іншае! Трэба запрэгчы коні!

Генадзі. Хто іх запражэ?

Барэнович. Хто,—Андрэй, конюх! Схадзі, клякні!

Генадзі. Ужо два дні іх нікога няма на кухні.

Барэнович. Ну, дык запражы сам!

Генадзі. Я ня ўмею надзяўваць хамут,—галава ня лезе

Барэнович. Ах, гэтае нашае дваранскае выхаванье! Што ты рабіў тут усе гады?

Генадзі. Я чытаў, думаў... што вы, папаша!

Барэнович. К чорту. Пераапрануцца і на коні,—я запрагу!

Генадзі. Усе мае гарнітуры добрыя, ды і вашыя да-лёка не пролетарскія.

Барэнович. Замазаць, парваць. Ах, чаму ня едзе дзядзя Андрэй, ён доктар, знаецца з „таварышамі“...

Генадзі. Дзядзя Андрэй адносіцца да нас, як і Манюня...

Барэнович. Але-ж ён стрычечны брат мне! Ён павінен памагчы, трэба ехаць на станцыю!

Генадзі. Што вы, папаша? Усе станцыі заняты сал-датамі.

Барэнович. Скажы лепш—бальшавікамі! Тады проста шляхам, куды-небудзь на поўдзень, вёрст за сто... на два-три дні... А затым я вярнуся, я вярнуся! І я адамшчуся за усе мукі! Ах, Ніколя! Абяцаўся гранат, бомб здабыцы!

Генадзі. Гранаты? Навошта гранаты нам?

Барэнович. Паліць вёскі! Разумееш? Калі пачнуць паліць нас, а то і раней... самі... А што-ж!

Генадзі. Які жах! Які жах! Яны ідуць на нас з голаду, з гразі, а мы. Няўжо нам...

Барэновіч. Замаўчы. Замаўчы! Ты гатоў сам усё аддаць ім. Я не магу болей выносіць твойго съятоцтва! Ніколя праў—ты... ты... ідыёт!

Генадзі. Я... што-ж... можа і праўда...

Барэновіч. Ты сын мой, ці не?

Генадзі (*ціха*). А Танічка?

Барэновіч. Як ты адважыўся напомніць мне. (*Ударае Генадзія па твары. З саду голас Матруны: „Ня біся!”.*)

Барэновіч. Што? Хто там? Там нехта ў садзе, ты чуў?

Генадзі. Там чырвонае лісьце... сыплецца...

Барэновіч. Я пагарачыўся, даруй, Генадзі!

Генадзі. Ды нічога... вы ня больна... толькі... (*Ціха плача*).

#### З-ВЯВА IV

##### Тыя-ж і Софі

Софі. Ніводнай фурманкі, Васілі Генадзевіч! Прышлося так, а ў мяне бацінкі... думала памру!

Барэновіч. А дзе Андрэй, вы адна?

Софі. Ах, божа! Андрэй! Андрэй з імі, з таварышамі!

Барэновіч. Што яны там? Што яны кажуць?

Софі. Што кажуцы! Зьбіраюцца організаваць у вас, у „Ліпках“, школу-комуну!

Барэновіч. Што?! Нячувае нахальства! Яны вераць, ідыёты, што большавіцкае паўстаньне ў Петраградзе пераможа! А Москва? А Дон? А ўся Расія? Я так спадзяваўся на Андрэя, а ён... Коля, Коля, дзе ты? Я вар'яцею!

Софі. Я кінула іх там і пайшла да вас, дзе мяне лепш разумеюць. Праўда, Генадзі?

Генадзі. Усё дзіўна, усё дзіўна!

Софі. Андрэй цікавіўся, дзе Манюня. Яна тут?

Генадзі. Манюня? Манюні я ня бачыў у нас з таго моманту, як вынеслы цела... нашай... нашай сястрыцы Танічкі...

Барэновіч. Маўчы, Генадзі! У мяне няма нікога, апрача Ніколя! Запрагаць, запрагаць коні! (*Зынікае*).

Софі. Я не магу забыцца на тое нашае спатканьне!

Генадзі. Я... цяпер... мне трэба вучыцца запрагаць коні.

Софі. Нікуды ты не паедзеш, мой хлопчык! Пойдзем туды... там столькі лісьця...

Генадзі. Чырвонага лісьця... яно шаволіца пад на-  
гамі... Мне страшна.

Софі. Мы будзем таптаць яго, таптаць. (*Вабіць яго; праз нейкі момант крык*).

Софі (*бяжыць назад*). Там нехта ляжыць пад лісьцем.  
Цела, цела!

Генадзі. Я казаў, я казаў! (*Абое бягучь на тэррасу*).

### З ЎЯВА V

*Тэкінец, Сысой*

Тэкінец. Какой-та жэншчын напугал, на мэння наступал!

Сысой. Ха-ха-ха! Ну, і чудак ты азіяцкі, брацішка!  
Вось што, адыйдзі крыху далей, туды ў кусты.

Тэкінец. Удырал?

Сысой. Ды не! Навошта табе ўцякацы! Лажысь там,  
далей і ляжы!

### З ЎЯВА VI

*Сысой, Манюня*

Манюня (*шпарка*). Таварыш Сысой, вы тут?

Сысой. Мы тут, вартуем... Таварыш Барыка... сказаў...

Манюня. Вось што, таварыш Сысой! Бярэце яго і за  
мной во сюдэю,—трэба адну рэч вынесці.

Сысой. З дому?

Манюня. Так. Праз вакно. Хутчэй. (*Вядзё ix у бок  
дому, не праз тэррасу*).

### З ЎЯВА VII

*Прахайла, Раіса (з рэчамі)*

Прахайла. Калі Барэновічы ўжо ўцяклі, што я буду  
рабіць? Куды ўцякацы? Да како?

Рая. Мікола Васілевіч казаў мне, што хутка вернеца  
сюды...

Прахайла (*дражнячы*). Мікола Васілевіч ёй казаў!  
Да ў яго такіх як ты—во колькі! Ты адна думаеш?

Рая. Ня съмейце! Колі мне прызнаўся, што... што лю-  
біць мяне,—а вы...

Прахайла. Ха! Падумаеш, „Коля“ ёй признаўся. Ды зразумей ты, панчошка вязаная, што калі ў вас з ім да „Колі“ дайшло, дык тут не адным признаньнем папахвае!

Рая. Ня съмейце так думачь!

Прахайла. Эх, ты! І куды матка глядзела,—выгадавала!

Рая. Я сама гадавалася—у гімназіі!

Прахайла. Сама! Гадавалася, ды ня вучылася! Табе што! Даруюць, што іспраўнікава дачка, а мне не падаруюць: усіх „таварышоў“ прыпомняць! Пастой тут. (*Уваходзіць на террасу*).

(З саду—клапатня, крык...).

### ЗЬЯВА VIII

Мікола, Вася, афіцэр, два казакі, Сысоі. (*Вядуць Сысоя*)

Мікола. Вядзі яго сюды, разгледзім, хто такі? (*Да казака*). Што стаіш, як пень! Ээ! Дык гэта ты, „дзядзюшка“! Што ты тут зьбіраўся рабіць? А? Вас тут многа? А? Кажы, а не, дык...

Сысоі. Ды што вы, гаспадзін капітан! Бога не баіцёся!

Мікола. Бога? Іш ты, бога ўспомніў, халуй!

Сысоі. А што-ж, і ўспомніў! Чаму ня ўспомніць хоць-бы сабе і бога! А толькі дарма гэта ўсё: мы вартуем вас тут...

Мікола. Вартуеце? Ад како?

Сысоі. Ды як ад како? Усяка бывае, рэволюцыя! А толькі ваш папаша прасілі...

Мікола. Што? Дык ты папраўдзе тут па просьбе старога пана? Ты не бальшавік?

Сысоі. Мы? Я-ж кажу, мы тут вартуем.

Мікола (*да казака*). Папільний яго тут, а мы абайдзем дом і сад... (*Ідуць*).

Сысоі (*да казака*). Ды што ты? За како ты?

Казак. Мы нейтральныя—ні за Керанскага, ні за бальшавіков. А капітан взял нас сюды,—мы і ня знаем, што і как!

Сысоі. Ня знаем! Малы ты ці што? Ня бачыш, што ўсім ім крышка! А калі вас тут знайдуць, дык і вам! За како? За паноў, генэралаў? Няўжо вы ўсё там на Дану распанелі?

Казак. Зачэм, мы... ваабшчэ...

Сысоі. Зараз тут будуць з гораду бальшавікі... Керанскаму капут...

Казак. Нам-бы на Дон, толька і дзялоф!

Сысой. Дык на Дон і адпусьцяць, калі мяне зараз вы-  
пупусьціш,—я, брат, уродзе як ад'ютант у нашага начальніка,—  
не падаруюць, лепш пусьці!

Казак. А мы? А мы как без тебя?

Сысой. Без мяне? Ды так, я ўцяку, а ты за мной  
лаві, можаш стрэльнуць, толькі не пападзі, во! (*Уцякае, ка-  
зак бяжыць за ім. Крык*).

### ЗЬЯВА IX

Мікола, Вася, афіцэр (затым на тэрасе іншыя)

Галасы. Што? Дзе? Хто гэта? Ах, насы!

Мікола. Уцёк ці што? Папаша, вас тут вартуюць?

Барэновіч. Коля! Колечка, спасіцель!

Мікола. Добра, добра,—рана яшчэ спасіцелем вялі-  
чаць! Хто вас тут вартуе?

Барэновіч. Нас усе пакінулі, усе, Колечка!

Мікола. Ах, божа мой! Больш мужнасыці!

Вася. Вунь, бягучь казакі, ловяць. (*Далёкі стрэл*).

Мікола. Ну, чорт з ім! Пасъля разъбярэм! Вось што.  
Усе слухаць уважліва і дзейнічаць! Карнілаў далёка, у не-  
бясьпецы!

Усе. Слава богу.

Мікола. Я вярнуўся сюды з імі і з некалькімі каза-  
камі, каб выратаваць вас усіх.

Барэновіч. У горадзе бальшавікі захапілі ўладу, ты  
чуў, Ніколя?

Усе. Што там робіцца—жах!

Мікола. А заўтра тут будуць казакі з стаўкі.

Усе. Ну, праўда? Слава богу!

Мікола. І тады паглядзім! Усіх гэтых таварышоў баль-  
тыйцаў і іншых...

Прахайла. Пігельскага не забудзьце, Мікола Васіле-  
віч, таварыша Станіслава! (*Цямнене*).

Мікола. Мы павінны пратрымацца тут ноч, можа  
дзень яшчэ, пакуль казакі спраўяцца ў горадзе, а затым,  
узбройўшыся да зубоў, разам з усімі памешчыкамі і наогул  
з усімі, хто за Расію—далей! Мы павінны пакласці пачатак  
дабравольчаскай арміі.

Барэновіч. Што? Армії? Цэлай армії?

Вася. У Міколы Васілевіча цэлы плян...

Мікола. Барацьба толькі пачынаецца, гэта я для цябе кажу, Генадзі! Ты вечна паўтараў—рэволюцыя толькі пачынаецца!

Генадзі. Я не магу, Мікола... я...

Мікола. Маўчаць і слухацца! Усе за зброю! Я прыпас гранаты...

Дамы. Ах! Які жах!

Мікола. Ня бойцеся, не ўзыляціце! На вёсцы ўсе бабы ўзброены. А вы...

Софі. Самае вострае, што ў мяне захавалася—булаўка...

Мікола. А самае ўзрыўнае—пудра? Чудэсна з вамі ваяваць! Ну, мужчыны, ударнік і вы... за мной.

Галасы. Зараз! Фанары! Лямпу! (Запальваюць два фанары. У дзвінярах тэррасы спакойна і моцча спала Манюня).

Мікола. Аа! Кузіна Манюня тут? Прыятнае спатканье  
Усе. Манюня?

Манюня (у бок Міколы). Вайна, кузэн Мікола?

Мікола. Так, кузіна Манюня! Фронт мяне папсаваў. Кулямётны кашлік мне мілей за вашага Шопэна. Ды і вам наўрад ці дадуць разыгрываць яго на вашым роялі!

Манюня. У мяне няма свайго рояля.

Мікола. Ну, на нашым! Словам—вайна! Прымайце ўдзел!

Манюня. Прымай! (Сыходзіць з тэррасы ў цёмны сад).

Софі. Ах, божа, божа, дзе мой муж? Дзе Андрэй?  
У такі момант я павінна быць з майм мужам!

Афіцэр. А ваш муж тожэ мужчына з галавы да ног?

Софі. Кіньце! Генадзі! Генадзі!

Барэнович. Генадзі! Сур'ёзна, дзе Генадзі? А?

Прахайла. Генадзі Васілевіч пашоў туды, я бачыў...  
Ён зьбіраўся ў лес...

Барэнович. Яго заб'юць там! Нам трэба быць каля нашага Колі!

Прахайла. Я чалавек тылавы, я мірны чалавек! Я ніколі ня кідаў бомб і гранат!

Афіцэр. Но вы-жэ былі іспраўнік. Аружые імелі?

Прахайла. Яно вісела вось тут. Я ніколі... Калі прывядуць, зловяць, ну дык я... і то сам, без аружыя... сваім кулаком, так сказаць...

У се.

— Дзе-ж Мікола Васілевіч? Што рабіць?

— Што гэта? Галасы? Шум?

— Божа! Страшна! Страшна!

Вася. Я ня трус, паверце... я... усё-ж быць іерэем лепей, спакайней...

Афіцэр. Да! што там такое? Гдэ капітан? Што-бы не было какова-нібуд случайнава „ала-вэрды“!

### З Ъ Я В А Х

#### Тыя-ж, Мікола

Мікола (у дзывярах тэрасы; за ім Барэнович). Гранат няма! З такім клопатам і рызыкай прывёз! Няма! Свой шліён у доме! Свой! Ну, нічога! Я вам пакажу, санкюлоты! А? Што за галасы ў садзе? Нападаць? Ноч выбралі! Скралі гранаты! Ударнік, паручнік—не здавацца, страляць! (Стай у баявую позу, гледзячы ў сад. Усе іншыя ў позах поўнага жаху. Афіцэр трymае на руках Софі. Ударнік выглядае з-за барта тэрасы, трymаючи рэволъвэр).

Софі, Ра я. Ах, ах! (У гэтых момантах, ззаду, праз тэрасу—Барыка, Сысоі, тэкінцы).

Барыка (хапаючи за руки Міколу) Стой! Папаўся, капітан! Годзі! Паваяваў! Бяры рэволъвэр! Так!

Мікола. Казакі!

Казак. А казакі ня людзі, што лі? Куда народ, туда і мы!

Сысоі. Сюды, сюды, вырываецца! Стой, панічок! (Падому ходзяць з агнямі, агляджаюць—чуваць біцьцё шкла).

Мікола. Ня здамся! (Уцякае).

У се. Уцёк! Дзяржы! Лаві!

(За сцэнай)— Руку парэзаў!—Ваўчанё!

— Гатоў! Зарэзаўся!

— Кінжалам!

Сысоі. Ну, і капут! Яшчэ лепей—сам сябе!

(ЗАСЛОНА, ЦІ ЗАЦЯМНЕНЬНЕ)

## АБРАЗОК

Пры асьвятленыі<sup>2</sup> або падняцьці заслоны—раніца там-жа. Ліхтары на тэрасе падбіты.. некалькі паламаных крэслаў, кніжкі.. Некалькі момантаў сцэна ціхая. На тэрасе съпяць казак, тэкінец і Сысой.

### З Ъ Я В А XI

*Доктар Барэнович, т. Станіслаў, т. Пігельскі*

Доктар. Як-бы мы не спазніліся, таварыш Станіслаў  
Усё магло здарыцца надта хутка, асабліва прымраючы пад  
увагу хваробу майго сваяка Васіля.

Станіслаў. Ваш сваяк хворы?

Доктар. Прывязанасьцю да тэрас, да габінэтаў... Хвароба ўласнасці, бацыля пропрыатыка (*bacyla propriatyca*),  
як я называю...

Станіслаў. Ха-ха! Добра. Трапна!

Сысой (*прачнуўшыся*). Дзень добры, таварышы! Мы  
гэта тут вартуем. Тав. Барыка нам загадаў...

Станіслаў. Вартуеце? Бачу! Ну, ладна! Дзе гаспадары  
маёнтку?

Сысой. Так што паны ўсе ў цэласці тамацькі, у залі...  
А капітан Мікола...

Доктар. Ён тут?

Сысой. Як мы яго, значыцца, крутнулі за рукі,—собствен-  
на ня мы, а канешне, таварыш Барыка.

Станіслаў. Ну? Што ён рабіў?

Сысой. Ну, вядома, хацелі ў нас стрэльнуць, казакаў  
прывёў...

Доктар. Я так і думаў! Бацыля пропрыатыка!

Сысой. Мы, канешне, ліバルвэр адабралі, а кінжал недзе  
захаваў за паяс—цёмна было...

Станіслаў. Ну, хутчэй, што далей?

Сысой. Ну, вырваўся ды ў кусты, мы тут, аж ён—рраз  
—гатова!

Тэкінец. Таварыш! Началства ўдырал, дамачка на руках  
дэржал, мы ево забірал... он здэс.

Станіслаў (*да казака*). А вы, таварыш казак?

Казак. Как мы былі нейтральныне—ні за Керанскава, ні  
за саветы...

Станіслаў. Гм. Гэта ўжо горай!

Сысой. Гэта я іх, таварыш, прывёў у настаяшчае парашуменьне, давёў, што і да чаго... дык цяпер яны з намі--нічога!

Станіслаў (да Сысоя). Вядзі сюды арыштаваных.

Сысой (да казака і тэкінца). За мной, марш!

### З ЎЯВАХІІІ

#### Тыя-ж, Манюня

Манюня. Тата! Татачка!

Доктар. Манюня, ты тут?

Манюня. Страшна было і... добра... усё кончылася!

Доктар. Нэрвы. Ну супакойся. Дзе Соня?

Манюня. Соф'я Пятроўна ўвесь час была з імі, там.

Доктар. Значыць, арыштаваная,—гэта добра, а то я думаў...

Станіслаў. Ваша жонка, доктар?

Доктар. Так.

Станіслаў. Зараз выпускцім. Дзе-ж таварыш Барыка? Ён тут быў?

Манюня. Так, ён тут быў... Пабег у горад, на тэлеграф...

Цікавіцца, як Гатчына.

Станіслаў. Так, Керанскі захапіў Гатчыну.

Доктар. Кажуць, у яго казачы корпус...

Станіслаў. У яго штаб казачага корпусу, ды не казакі.

Доктар. Хаця праўда!

Станіслаў. Ну трэба зараз-жа прыняць інвэнтар ма-  
ёнтку „Ліпкі“, трэба адразу пакагаць прыклад!

(Вядуць арыштаваных).

Софі. Андрэй, Андрэй, мяне арыштавалі, што, пера-  
жыла, Андрэй!

Доктар. Не адна ты, Соня!

Станіслаў (да Барэновіча). Ваш сваяк, доктар, бярэ  
вас на парукі, як і ўсю вашую сям'ю...

Барэновіч. У мяне няма сям'і! Нічога няма! Усё скон-  
чана! Самае большае, што вы мне можаце пакінуць—жыцьцё!

Доктар. Гэта ня мала, Васіль.

Барэновіч. Для цябе! У мяне няма маёнтку, няма  
сына... (Плача).

Доктар. А Генадзі?

Барэновіч. Сына аддайце мне, Колю!

Станіслаў. Вашага сына ніхто ня браў у вас!

Матруна. А шкада яго, хоць і пан! Да такога пала-  
жэньня дайсьці!

Усе. Ха-ха-ха!

Сысой. Пана пашкадавала! Ня жонка, а адно сэрца ты  
ў мяне!

Тэкінцы (*трымаючы афіцэра*). Гаспадын таварыш! Ка-  
кой началства? Нікакой началства. Дамачка пад ручка  
дэржал!

Станіслаў (*да афіцэра*). Афіцэр дзікай дывізії?

Афіцэр. Савершэнна слuchайна!

Станіслаў. Што слuchайна? Што вы тут? Ці што вы ў  
дзікай дывізії.

Афіцэр. І то і другое!

Станіслаў. Ага! (*Да Васі*) А вы? З чэрапам на ру-  
каве?

Вася. Я... уласна кажучы, сэмінарскай асьветы, але... тем-  
pora temptantur—выбачце, забыўся латыні!

Станіслаў. Лепш-бы вы забыліся Карнілава...

Прахайла. Не чакаючи, так сказаць, дазвольце, тава-  
рыш начальнік... служыў, прызнаюсь, па справе парадку!

Станіслаў. Ды вы парык скіньце! Аа! Па непарарадач-  
най справе служылі, лепш скажыце! Стары знаёмы. Ну!  
(*Дае знак*).

Прахайла. Верай і праудай буду служыць, таварыш!  
(*Яго выводзяць*).

### З ЎАХІІІ

Тыя-ж, а. Іона

Іона. Дзе-ж Вася мой? Вася!

Вася. Я тут, айцец!

Іона. Аа! Ну, што-ж, Вася! Власцем предержашчым пові-  
нуйся! Несць бо власць, ашчэ не от бога.

Станіслаў. Альбо ад рэволюцыі, бацюшка?

Усе. Ха-ха!

Іона. Так, так! Магчыма. Усё ад бога!

Станіслаў. І рэволюцыя?

Іона. Што-ж, і рэволюцыя!

З Ъ Я В А XIV

Тыя-ж, Барыка

Барыка (*шпарка*). Таварыш Станіслаў! Таварыш Станіслаў! Тэлеграма!

Станіслаў. Ну, што таварыш Барыка?

Барыка. Чаму я ня там, чаму ня разам з сваімі бальтыйцамі?

Усе. Што? Што там у тэлеграме?

Барыка. Толькі што! Ад Петраградзкага рэв-ваен-савету! Гатчына ўзята! Керанскі ўцёк канчаткова! Генэрал Красноў здаўся. Урра!

Усе. Урра!

Іона. Урра!

Станіслаў. Таварышы! З прычыны радаснай весткі аб поўнай перамозе пролетарскай рэвалюцыі, абвяшчаю амністый ўсім тут (*азірнуўшыся*) прысутным!

Усе. Урра!

Станіслаў. Пры ўмове поўнай пакорнасьці і абязання...

Усе. Урра!

Станіслаў. Трэба ўсё прывесці ў парадак. Бітае шкло—крэслы,—усё прыбраць. Тут будзе школа-комуна для дзяцей, для нашых дзяцей.

Усе. Урра! Урра! Добра! (*Вядуць Генадзія*).

Голос. Яшчэ адзін! У лесе знайшлі!

Матруна. Гэта-ж Генадзі! Ён добры!

Софі. Генадзі!

Генадзі. Я нічога ня хочу, нічога!

Станіслаў. Пусьцеце яго! Я чую пра вас ад доктара Еарэновича... вы...

Генадзі. Дзядзя тут?

Барыка. Тут, тут, супакойцеся! Усе тут!

Галасы.

— Ён добры!

— Вучыцелем будзе!

— А што-ж, хай!

Станіслаў. А дзе таварышка Манюня?

Барыка. Манюня! А там, чуеце? (З дома чуваць гучны марш перамогі. Усе ідуць у дом. Некалькі момантаў сцэна

*пустая. З дому гукі, галасы. Выбягае на тэрасу Манюня,  
за ёй Барыка). Таварышка Манюня!*

Манюня. Што, таварыш Барыка?

Барыка. Скончана! Змарыўся да съмерці, але добра!

Манюня. Добра таварыш Барыка!

Барыка. Не магу болей. Люблю цябе, люблю!

Манюня. Ня так моцна, таварыш!

Барыка. Мая галубанька!

Манюня. Мой балтыцец, цалуй!

Барыка. Хваля мая, „Аўрора“ мая!

*(Нясе Манюню ў сад. З дому чуваць „урра“. Гімн).*

### ЗАСЛОНА




948

---

---

ЦАНА 1Р. 20 к. дп.





1964

Бел. Библио  
1994 № 2

+  
V

